



Дэпутаты, якіх людзі абралі на такую ганаровую «пасадку», не могуць быць аб'якавымі да ўсяго, што адбываецца побач, лічыць старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання Марына Бондар.



Мы прыйшлі сюды ў суботу — напэўна, не самы «рыбны» дзень для кніжных крам. Аднак пакупнікоў хапала. Асабліва многа іх было якраз у аддзеле букіністыкі.



А ці ўсе ведаюць, што ў беларускай вёсцы Германавічы Шаркаўшчынскага раёна захоўваюцца арыгіналы твораў мастака, славутага на ўвесь свет — Язэпа Драздовіча?



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАПАТРАБАВАЎ ВЫЦЕСНІЦЬ НЕАПРАЎДАНЫ ІМПАРТ СЕЛЬГАСПРАДУКЦЫІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў выцесніць неапраўданы імпорт сельгаспрадукцыі, арыентуючы на нашчаўныя вытворчасці гэтай прадукцыі ўнутры краіны. Такую задачу кіраўнік дзяржавы паставіў учора на нарадзе па пытаннях удасканалення механізму гаспадарання ў аграрна-прамысловым комплексе Беларусі, перадае БЕЛТА.

«Мы павінны ў сябе вырабляць усё тое, што можам, каб адцыці ад імпарту. Мы гэта пачалі рабіць, ад круці да «мармуровага» мяса, і па іншых кірунках, каб зарабіць грошы і захаваць свае сродкі, не вывозіць іх за межы краіны, закупляючы па імпарце прадукты харчавання», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Прэзідэнт лічыць, што ў некаторай ступені ў гэтым можа дапамагчы вырашэнне праблемы сховішчаў, што даць магчымасць рэалізоўваць прадукцыю ў больш выгадных умовах, асабліва вясной. Дадатковы даход ад вяснення продажаў значна павялічыць вырочку гаспадарак.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне неабходна мадэрнізаваць і развіваць тэрыторыю вытворчасці, якія звязаны на ўласнай сыравіне, — лесе, зямлі, водных і прыродных рэсурсах. «Сельская гаспадарка ў гэтым аб'ёме стаіць на першым месцы. Гэта тое, што можа зрабіць нас значна больш незалежнымі ў плане спажывання сыравінных рэсурсаў, якія мы сёння ў асноўным імпартуем», — сказаў Прэзідэнт. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што тэрыторыя рэсурсаў, якія былі ўкладзены ў вёску ў свой час, пачынаюць даваць аддачу.

Тэндэнцыю па выхадзе на самаакупнасць аграрнага сектара ў Беларусі неабходна ўмацоўваць, заявіў Аляксандр Лукашэнка. «У новых умовах гаспадарання ў рамках Мытнага саюза і АЭП дзевяццацца істотна скарачаць прамыя датацыі АПК на адзінку атрыманай прадукцыі і працаваць ва ўмовах канкурэнцыі. З уступленнем нашага галоўнага партнёра ў СГА гэта канкурэнцыя будзе толькі нарастаць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Я аб гэтым папярэджаў і раней, гады тры-чатыры таму, што падтрымка будзе зніжацца, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Сельская гаспадарка павінна навучыцца зарабляць у асноўным сама для таго, каб эфектыўна функцыянаваць. Але я яшчэ раз паўтараю, што мы не кінем вёску з праблемамі сам-насам, аднак дзяржава павінна займацца перш за ўсё такімі праблемамі, як інфраструктура, меліярацыя і ўвод новых зямель у абарот».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў цэлым беларускія аграрыі дэманструюць нядарэжны вынікі па многіх напрамках, у тым ліку ў раслінаводстве і жывёлагадоўлі. Так, за студзень—жнівень гэтага года тэмپ росту вытворчасці сельскай гаспадаркі склаў больш як 107 працэнтаў. Пры гэтым Прэзідэнт звярнуў увагу на асаблівую важнасць таго, што за апошнія тры гады нашчаўныя аб'ёмы прадукцыі дасягаюць нават пры некаторым зніжэнні дзяржаўнай падтрымкі вёскі. З 2009 па 2011 год дзяржаўная падтрымка АПК з разліку на 1 га сельгасугоддзю знізілася на 11 працэнтаў, пры гэтым вытворчасць прадукцыі за гэты час павялічылася на 30 працэнтаў.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адводзіць навуцы вядучую ролю ў справе інавацыйнага развіцця вёскі. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў гэтай пляндоўцы найважнейшай задачай заключаецца ў тым, каб нашчаўныя вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі за кошт інтэнсіўнага фартаўраў і з улікам запяўтаў унутранага і знешняга рынку. На думку кіраўніка дзяржавы, вырашэнне гэтай задачы патрабуе комплекснага падыходу, зладжанай работы Міністэрства харчавання, навукова-даследчых цэнтраў і інстытутаў, прамысловых прадпрыемстваў і гандлёвых арганізацый, мясцовых органаў улады і спецыялістаў гаспадарак.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што больш як пяць гадоў таму ў краіне рэфармавалі аграрную навуку, стварыўшы навукова-практычныя цэнтры, з мэтай набліжэння яе да вытворчасці. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ўжо ёсць пэўныя станоўчыя вынікі, аднак ўсё трэба больш інтэнсіўна развіваць.

Прэзідэнт хацеў бы атрымаць адказ на пытанне, як у бліжэйшы час павысіць эфектыўнасць аграрнага сектара. Пры гэтым ён адзначыў, што тут неабходны паслядоўны падыход, які не дапускае шарахання з боку ў бок. «Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання — гэта штаб эканамічнага і інавацыйнага развіцця вытворчасці прадуктаў харчавання і сыравіны для перапрацоўчых прамысловасці. Ад паспяховай работы гэтай сферы залежыць харчовая бяспека дзяржавы», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы прызнаў, што пры агульнай станоўчай дынаміцы развіцця не ўсё складаецца так, як планавалася. Ён нагадаў, што ў 2011 годзе не былі выкананы заданы Дзяржаўнай праграмы ўстойлівага развіцця вёскі на 2011—2015 гады па вытворчасці малака, мяса, недааформленага тэксма збожжа, распсу і льновалакна. Прэзідэнт дадаў, што нягледзячы на тое, што ў гэтым годзе сітуацыя ў многім лепшая, выкананне праграмы застаецца пад пытаннем.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу і на праблему недастатковай забяспечанасці кадрамі сельгасарганізацый. Прэзідэнт лічыць, што тут неабходна сур'ёзна перабудоваўваць работу, набіраючы ў ВНУ тых, хто абавязкова застаецца працаваць у вёсцы.

НА ЗІМУ — ТОЛЬКІ «КАЛІБРАВАННЯ» ЯБЛЫКІ

ЦЭНЫ, па якіх з прыватных садоў гэтага садавіны, вагаюцца ў залежнасці ад рэгіёна. Так, на Брэстчыне, дзе найбольш ўрадлай, прыгожыя вялікія сартавыя яблыкі прымаюць па 900 — 1,5 тысячы рублёў за кілаграм. У іншых абласцях Беларусі закупачны кошт вышэйшы — ад 3 да 4 тысяч рублёў за кілаграм. Калі ж размова ідзе пра яблыкі-паданкі, якія пасля пойдуч на варэнне і сок, іх прымаюць па 250-450 рублёў за кіло.



Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Як адзначыла начальнік упраўлення нарыхтовак Белкаспасоюза Аксана Скіндэр падчас прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным прэс-цэнтры, у населеным ўжо закульена 131 тысяча тон яблыкаў. Летась на гэты час было 73 тысячы тон.

— Яблыкі, якія здаюць з прыватных падворкаў, менш падвэрталіся хімічнай апрацоўцы, у параўнанні з тымі, што вырошчваюць у фермерскіх гаспадарках, дзе апрацоўка хімікатамі для лепшага росту, выпявання і захоўвання можа праводзіцца да 7 разоў, — адзначыла Аксана Скіндэр.

У гэтым годзе дзюкучы вялікаму ўраджаю нарыхтоўчыкі прад'яўляюць больш строгія патрабаванні да яблыкаў, што будучы закладвацца на зіму для продажу. Падыходзяць толь-

кі плады дыяметра ад сямі і больш сантыметраў — раней дастаткова было і пяці. Для продажаў зімой і вясной, напрыклад, у Мінску збіраюцца закладзі 250 тон беларускіх яблыкаў.

Ураджай «паспрыяў» і таму, што, па словах Аксаны Скіндэр, пераапрацоўчыя прадпрыемствы часам не спраўляюцца з той колькасцю яблыкаў, якія ім пастаўляюць нарыхтоўчыкі.

Кошт, па якім прадаюць нарыхтаваныя яблыкі прадпрыемства «Белкаспасоюз» на сельгасгаспадарчых ярмарках у Мінску, вагаецца ад 1360 да 3640 рублёў за кілаграм. Гатункі — як раннія, так і сярэдняпознія, накітавалі антонаўкі ці імрусу.

Ганна ГАРУСТОВІЧ. (Працяг тэмы на 3-й стар.)

ЦІ ПАТРЭБЕН НАШАЙ КРАІНЕ «ЗІМОВЫ» ЧАС?

У мінулым годзе ў нашай краіне быў адменены традыцыйны перавод стрэлак, і мы засталіся ў летнім часе. Але гэта — не наш паясны час. Летні час — гэта паясны плюс яшчэ адна гадзіна. Наколькі гэта правільна — жыць, «апырэдзваючы» светлавы графік? Цяпер расійскія дэпутаты зноў думваюць над пераводам стрэлак гадзінніка. А што гавораць на гэты конт беларускія спецыялісты? Учора ў прэс-цэнтры «Комсомольскай правды в Беларусі» быў праведзены «круглы стол», прысвечаны гэтай тэме.

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 16°
Віцебск	+ 16°
Гомель	+ 22°
Гродна	+ 16°
Магілёў	+ 17°
Мінск	+ 17°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 03.10.2012 г.

Долар ЗША	8520,00 ▲
Еўра	10990,00 ▲
Рас. руб.	273,50 ▲
Укр. грыўня	1045,66 ▲

КАНСАЛІДАЦЫЯ ГРАМАДСТВА — ВАЖНЕЙШАЯ УМОВА РАЗВІЦЦА

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі Рубінава А.М. на адкрыцці дзевятай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання 2 кастрычніка 2012 года

Паважаныя члены Савета Рэспублікі, запрошаныя і журналісты! Сёння мы адкрываем апошняю сесію 4-га склікання. За чатыры гады нам было зроблена нямаля. Але нам яшчэ трэба будзе з вамі прапрацаваць, таму сёння мы не будзем падводзіць агульныя вынікі, а пагаворым аб тым, чым мы займаліся ў міжсесійны перыяд, і аб тых задачах, якія нам трэба будзе з вамі вырашаць за астатні час.

Галоўнай падзеяй у мінулы міжсесійны перыяд, несумненна, была кампанія па выбарах у Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь.

Члены Савета Рэспублікі прынілі актыўны ўдзел у перадавыбарнай кампаніі. Праводзілі сустрэчы ў працоўных і навуковых калектывах, па месцы выбарчай кампаніі, раскручвалі супінацы ўнутранага і знешняга сацыяльнага асяроддзя дзяржавы. Аказвалі дапамогу выбарчым камісіяў і арганізацыі мерпрыемстваў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў



і члены Савета Рэспублікі.

Вялікая ўвага была ўдзелена інфармаванню замежных калегаў аб ходзе падрыхтоўкі да правядзення выбарчай кампаніі, раскручвалі супінацы ўнутранага і знешняга сацыяльнага асяроддзя дзяржавы. Аказвалі дапамогу выбарчым камісіяў і арганізацыі мерпрыемстваў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў

Гэтыя пытанні абмяркоўваліся ў час нашых сустрэч з дэлегацыяй Савета Федэрацыі расійскага

парламента на чале з намеснікам старшыні Камітэта Савета Федэрацыі па міжнародных справах Шнякіным В.М., Старшынёй ПА АБСЕ Р. Мільбэры і спецыяльным каардынатарам кароткатэрміновых наглядальнікаў АБСЕ — Кіраўніком місіі ПА АБСЕ па назіранні за парламентарнымі выбарамі ў Рэспубліцы Беларусь М. Мекчэя, а таксама з палітычным аналітыкам м.БДПЧ АБСЕ і міжнародным наглядальнікам на парламенцкіх выбарах Стэфанам Шведдам.

І сёння, калі вынікі ўжо вядомыя, можна з упэўненасцю сказаць, што выбары сталі сведчаннем высокай грамадзянскай актыўнасці і мудрасці нашых выбаршчыкаў. Людзі прагаласавалі за адзінства і ўзаемаразуменне ў грамадстве, за ўстойлівае сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны. Яны назвалі імёны найбольш грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партый у гэтым працэсе.

Гэтыя пытанні абмяркоўваліся ў час нашых сустрэч з дэлегацыяй Савета Федэрацыі расійскага

Паважаныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў! Паважаныя запрошаныя і журналісты!

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь сёння, 2 кастрычніка 2012 года, пачынае работу адзінаццатая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

З яе завяршэннем мы перададзім эстафету новаму складу дэпутатаў корпуса. Літаральна гэтымі днямі Цэнтральная выбарчая камісія падвела вынікі кампаніі па выбарах у Палату прадстаўнікоў пятага склікання.

Выбары прайшлі ў поўнай адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, нацыянальнымі заканадаўствам і міжнароднымі нормамі. Вынікі выбараў паказалі падтрымку беларускім грамадствам праводзімага ў краіне палітычнага курсу, накіраванага на захаванне сацыяльна-эканамічнай стабільнасці і правядзен-

КУРСАМ НА ЎСТОЙЛІВЫ РОСТ

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Андрэйчанкі У.П. на адкрыцці адзінаццатой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання



не пераўтварэння ў інтарэсах народа.

Паважаныя калегі, дазвольце мне павіншаваць дэпутатаў цяперашняга склікання, якія прадоўжылі сваю работу ў Парламенце. Не сумняваюся, што вы станеце ядром новага дэпутатаўскага корпуса і забяспечыце пераемнасць лепшых парламенцкіх традыцый.

Наша заключная сесія будзе непрацяглай, але дастаткова насычанай. Ключавое месца сядоў пытанніў, якія нам трэба будзе разгледзець, несумненна, займае пакет законапраектаў у бюджэтна-фінансавым і падатковай сферах.

У наступным годзе краіна павінна паскорыць тэмпы эканамічнага росту, каб выйсці на параметры, устаноўленыя чацвёртым Усебеларускім народным сходам. І вельмі важна забяспечыць своєчасовае прыняццё Закона «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2013 год», каб дзяржаўныя органы і суб'екты гаспадарання маглі не губляючы час пачаць рэалізацыю намечаных планаў.

У працэсе бюджэту прадугледжана стварэнне неабходных перадавых для развіцця рэальнага сектара эканомікі. Гэта змяніць не банкіўскіх ствак на крэдыты і зніжэнне падатковай нагрукі, перш за ўсё на суб'екты маляга прадпрыемстваў.

У нашым годзе краіна павінна паскорыць тэмпы эканамічнага росту, каб выйсці на параметры, устаноўленыя чацвёртым Усебеларускім народным сходам. І вельмі важна забяспечыць своєчасовае прыняццё Закона «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2013 год», каб дзяржаўныя органы і суб'екты гаспадарання маглі не губляючы час пачаць рэалізацыю намечаных планаў.

У працэсе бюджэту прадугледжана стварэнне неабходных перадавых для развіцця рэальнага сектара эканомікі. Гэта змяніць не банкіўскіх ствак на крэдыты і зніжэнне падатковай нагрукі, перш за ўсё на суб'екты маляга прадпрыемстваў.

У нашым годзе краіна павінна паскорыць тэмпы эканамічнага росту, каб выйсці на параметры, устаноўленыя чацвёртым Усебеларускім народным сходам. І вельмі важна забяспечыць своєчасовае прыняццё Закона «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2013 год», каб дзяржаўныя органы і суб'екты гаспадарання маглі не губляючы час пачаць рэалізацыю намечаных планаў.

У працэсе бюджэту прадугледжана стварэнне неабходных перадавых для развіцця рэальнага сектара эканомікі. Гэта змяніць не банкіўскіх ствак на крэдыты і зніжэнне падатковай нагрукі, перш за ўсё на суб'екты маляга прадпрыемстваў.

У нашым годзе краіна павінна паскорыць тэмпы эканамічнага росту, каб выйсці на параметры, устаноўленыя чацвёртым Усебеларускім народным сходам. І вельмі важна забяспечыць своєчасовае прыняццё Закона «Аб рэспубліканскім бюджэце на 2013 год», каб дзяржаўныя органы і суб'екты гаспадарання маглі не губляючы час пачаць рэалізацыю намечаных планаў.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЭСТОНІЯ СУТЫКНУЛАСЯ З МАСАВЫМ СТРАЙКАМ МЕДЫКАЎ

З першага дня кастрычніка медыцынскія работнікі Эстоніі абвясцілі агульнанацыянальны страйк, паведамляе Reuters. Страйк носіць бестэрміновы характар, кажуць прадстаўнікі Саюза урачоў Эстоніі. Па іх словах, забастоўка павінна прымуціць Міністэрства сацыяльных спраў Эстоніі і Саюз бальніц Эстоніі пайсці на саступкі. Паводле апошняй інфармацыі, у найбуйнейшых цэнтральных бальніцах краіны спынены амбулаторны прыём. А сямейныя урачы ажыццяўляюць прыём «менавіта ў такім аб'ёме, які прафінасанаваны бальнічнай касай Эстоніі». У ранейшым рэжыме працуе «хуткая», у надзвычайных абставінах прымаюць дзецкі, цяжарныя і анкалагічныя хворыя. Асноўнае патрабаванне медыкаў — павышэнне зарплат.

САЦЫЁЛАГІ НАЗВАЛІ КРАІНУ, ДЗЕ МАЦНЕЙ ЗА УСЁ ВЕРАЦЬ У СВЕТЛУЮ БУДУЧЫНУ

Большасць жыхароў сучаснага Кітая задаволены сваім эканамічным і сацыяльным становішчам і з упэўненасцю глядзяць у будучыню, паведамляе газета The Financial Times. Выданне публікуе выніковы шэраг найноўшых буйных сацыялагічных даследаванняў, праведзеных заходнімі адмыслоўцамі. Згодна з імі, да 83% кітайскіх грамадзян упэўнены, што іх дзеці будуць жыць лепш, чым цяпер. У краінах Заходняй Еўропы і ЗША падобнага меркавання прытрымліваецца толькі 20% насельніцтва. Таксама 83% жыхароў КНР ацэньваюць эканамічнае становішча ў краіне як «добрае». Гэта самы высокі ўзровень сярод усіх дзяржаў свету.

«БОМБА СТАРАСЦІ»: МІЛЬЯРД ПЕНСІЯНЕРАЎ ПАГРАЖАЕ РАЗБУРЫЦЬ СУСВЕТНУЮ ЭКАНОМІКУ

Працягласць жыцця чалавека небяспечна павялічылася і ставіць пад пагрозу сучасную эканоміку: ААН падлічыла, што да 2022 года на Зямлі будзе больш за мільярд старых. Такое становішча рэчаў пагражае сучасным пенсійным сістэмам, ахове здароўя і дабраўту чалавецтва, калі палітыкі працягнуць рана спісваць з рахунку пажылых людзей. Тэя ж краіны, якія будуць «інвеставаць у старасць», стануць у будучыні магутнымі дзяржавамі.

«Мы павінны дамагацца спынення палітыкі безгаспадарчых» у дачыненні да старых», — заявіў аўтар даклада ААН Рычард Блэвіт. На яго думку, цяпер патэнцыял пенсіянераў амаль не рэалізуецца: набываць імі навыкі і ведаў папросту знікаюць. Бо калі старыя і працуюць, то не ў рэжыме поўнага працоўнага дня. У Еўропе гэтую тэндэнцыю ўжо зразумелі і нават прымаюць меры для змены сітуацыі. Напрыклад, у некаторых заходніх краінах заканадаўца забаранілі ўзроставаю дыскрымінацыю. Але вынік ад гэтых мер мізэрны.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

МІХАІЛ СААКАШВІЛІ ПРЫЗНАЎ ПАРАЖЭННЕ СВАЁЙ ПАРТЫІ НА ВЫБАРАХ

Кіруючая кааліцыя «Адзіны нацыянальны рух» пацярпела паражэнне на парламенцкіх выбарах у Грузіі і з гэтага часу пераходзіць у апазіцыю. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Міхал Саакашвілі ў спецыяльным звароце. Такім чынам, ён прызнаў перамогу апазіцыйнага блока «Грузінская мара», які ўзначальвае бізнесмен Біндзіна Іванішвілі.

Саакашвілі адзначыў, што для яго гледзішчы «Грузінская мара» непрыемная: «Мы лічым, што іх гледзішчы вельмі няслушныя. Але дэмакратыя працуе так, што рашэнні прымае большасць грузінскага народа. І мы павяжаем гэты выбар».

З наступнага года ў сувязі са зменамі ў канстытуцыі грузінскі парламент набудзе куды большую сілу, а прэзідэнт стане фігурай, залежнай ад прэм'ер-міністра. На думку экспертаў, канстытуцыйныя пераўтварэнні былі зроблены дзеля «ракіроўкі»: дзейны кіраўнік дзяржавы адбывае другі тэрмін, і адзіны для яго спосаб застацца ва ўладзе — стаць прэм'ерам. А каб улады не губляць, прэм'ер-міністру былі перададзены дадатковыя паўнамоцтвы. Новага прэм'ера павінна будзе прадставіць пераможца на выніках выбараў партыя. Мяркуючы па ўсім, ім стане Іванішвілі. А прэзідэнт Саакашвілі мае шанцы цалкам страціць уладу.



КОРАТКА

Беларусь у мэтах выканання сваіх абавязальстваў пайсці па крэдыце стэнд-бай МФВ 1 кастрычніка 2012 года ажыццявіла трэцяе пагадненне асноўнага доўгу ў памеры 54,7 млн СДР, што эквівалентна \$84,3 млн. У гэтым годзе Беларусь ужо двойчы ажыццяўляла пагадненне асноўнага доўгу па крэдыце стэнд-бай МФВ — у красавіку (\$100,3 млн) і ў ліпені 2012 года (\$97,8 млн).

Ювельнір-хольднг «Крышталь-хольднг» створаны ў Беларусі. У яго склад увайшлі ААТ «Гомельскае ВА «Крышталь» (кіруючая кампанія), ААТ «Беловілір-гандаль» і ЗАТ «Белгран», дзяржаўны пакет акцый якіх перададзены ў кіраванне Міністэрству фінансаў.

Конкурс на лепшы пераклад твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа на кітайскую мову, прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння класікаў, аб'яўлены ў Беларусі. Работы прымаюцца да 26 кастрычніка 2012 года па дзвюх намінацыях: «Лепшы пераклад паэтычнага твора» і «Лепшы пераклад празаічнага твора».

ВАША ЎЯЎЛЕННЕ АБ ІДЭАЛЬНАЙ СЯМ'І? ЦІ ЎДАЛОСЯ ГЭТАГА ІДЭАЛУ ДАСЯГНУЦЬ?

Сяргей КАСЦЮЧЭНКА, начальнік ваенна-аркестрай службы, начальнік Узорна-паказальнага аркестра Узброеных Сіл Беларусі, галоўны дырыжор аркестра:

— Пытанне вельмі складанае. Але паспрабую на яго адказаць. Ідэальная сям'я тая, якая жыве агульнымі інтарэсамі. У такой сям'і ўсе павінны дапамагаць адно аднаму і разумець адно аднаго. Мяркую, што зобшлага гэтага ідэалу ўдалося дасягнуць. Аднак трэба разумець, што ўсе людзі розныя, у кожнага свае недахопы. І не звяртаць на іх увагу — таксама правіла ідэальнай сям'і. А гэта не заўсёды атрымаецца. Таму ёсць над чым яшчэ прапрацаваць.

Таццяна НІКІФАРОВА, старшы навуковай супрацоўнік Лідскага гісторыка-мастацкага музея:

— Я лічу, што ідэальная сям'я — калі двое жывуць агульнымі мэтамі, тая сям'я, у якой кожны павяжае чалавека, які з імі побач, а таксама імкнецца зразумець матывы яго ўчынкаў і паводзін. Гэта тры кіты, на якіх трымаецца ідэальная сям'я: агульныя мэты, узаемапавага і ўзаемапазумеенне. Сям'я, якой удалося гэтага дасягнуць, не толькі ідэальная, але і шчаслівая.

Барыс ГАРКАВЫ, начальнік архіўнай службы Узброеных Сіл Беларусі, дырэктар Цэнтральнага архіва Міністэрства абароны:

— Ідэальная сям'я для мяне — калі цыбе чакаюць у хаце, калі табе заўсёды рады, калі б ты дадому не вярнуся. Я гэта кажу як чалавек ваенны. А самае галоўнае — каб былі ўсмішкі, аптымізм і гумар. Нематчына ідэальная сям'я і без дзіцяцкага смежу. Прычым ён ніколі не павінен заканавацца. Спачатку — гэта дзеці, а зараз хата ажывае, калі наведваюць унуку. Я ш

КАНСАЛІДАЦЫЯ ГРАМАДСТВА — ВАЖНЕЙШАЯ ЎМОВА РАЗВІЦЦЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Адным словам, парламенцкія выбары сталі яшчэ адным фактарам і сведчаннем кансалідацыі грамадства вакол нашых нацыянальных мэт і курсу нашага Прэзідэнта.

Для правядзення сумленных, адкрытых і канкурэнтных выбараў дзяржава былі створаны ўсе умовы. Можна канстатаваць, што выбары прайшлі ў адпаведнасці з Канстытуцыяй, дзеючым выбарчым заканадаўствам, агульнапрызнанымі нормамі міжнароднага права і ў інтарэсах беларускага народа.

Гэты вывад пацвердзілі пераважная большасць міжнародных наглядальнікаў. Напрыклад, кіраўнік місіі наглядальнікаў ад СНД, выканаўчы сакратар Садружэнства Незалежных Дзяржаў Сяргей Мікалаевіч Лебедзь заявіў, што праведзеныя парламенцкія выбары былі свабоднымі, дэмакратычнымі і цалкам адпавядалі нацыянальнаму заканадаўству.

З аналагічнымі заваямі выступілі старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Расійскай Федэрацыі Уладзімір Ягугенавіч Чураў, намеснік старшыні Камітэта Савета Федэрацыі па міжнародных справах Валерыі Мікалаевіч Шнякін, які ўзначальваў дэлегацыю расійскіх парламентарыў, а таксама іншыя міжнародныя наглядальнікі. Расійскі МЗС выказаў задавальненне тым, што беларускія грамадзяне змоглі свабодна зрабіць свой свядомы выбар.

Таму ў нас не можа не выклікаць расчаравання ацэнка выбараў з боку місіі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтва ў Еўропе. На іх думку, праведзеныя выбары быццам бы не адпавядаюць міжнародным стандартам і не могуць быць прызнаны справядлівымі і празрыстымі.

Мы, безумоўна, не можам згадзіцца з такой ацэнкай нашых выбараў. Не думайце таксама, што яна адлюстроўвае меркаванне ўсіх наглядальнікаў з боку АБСЕ, якія прымалі ўдзел у назіранні за выбарамі.

Але, з іншага боку, мы і не чакалі ад гэтай місіі іншага выніку. Прадуюцца стаўленне да нашай краіны, загадае падрыхтаваныя адмоўныя ацэнкі любых выбараў, дзе гэта і як бы яны ні праходзілі, — усё гэта, на жаль, стала традыцыйным інструментам наіску на наша грамадства з боку тых захадніх палітыкаў, якім не падабаецца наш курс, не падабаецца спакойная абстаноўка ў нашай краіне, а галоўнае, не пада-

3 ПАВАГАЙ ДА ПАВАЖАНАГА ЎЗРОСТУ

Прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч наведваў Мікалаевішчынскі дом-інтэрнат для ветэранаў вайны, працы і інвалідаў Стаўбцоўскага раёна, дзе пагутарыў з насельнікамі і азнаёміўся з умовамі іх пражывання.

Гэтая ўстанова была пабудавана ў маі 1979 года. Сёння тут знайшлі прытулак 327 удзельнікаў і ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, працы, ахвяр канцэнтрацыйных лагераў і пажылых людзей. Сярэдняя працягласць жыцця насельнікаў — 83 гады. Для іх створаны выдатныя бытавыя умовы. У прыватнасці, пажылых людзей селяць у пакоі з улікам стану здароўя, узросту, асаблівасцяў характару і асабістага жадання. Яны атрымліваюць поўны комплекс аздараўленчых, медыцынскіх паслуг. У інтэрнаце абсталявана зала лячэбнай фізкультуры, арганізаваны фізіялячэчне, фітатэрапія, рэлаксацыя і масаж, ёсць бібліятэка, дзе налічваецца больш за 8 тысяч. кніг, 52 тэлевізары і 162 радыёпрыёмнікі. Да паслуг пенсіянераў разнастайная творчыя майстэрні, студыі, гурткі, дзе кожны ахвотны можа рэалізаваць свае здольнасці.

— Людзям, якія аддалі ўсё жыццё працы, патрэбна не толькі матэрыяльная падтрымка, але і ўвага. Дзяржава і ў далейшым будзе падтрымліваць пажылых людзей, ствараць неабходныя умовы для таго, каб іх жыццё было паўнацэнным. Разам з тым трэба, каб і члены сям’і клапаціліся аб сваіх родных. І тут павінен спрацоўваць не столькі закон, колькі асабістае сумленне. У гэтым кірунку работы яшчэ шмат, і мы будзем яе ўдасканальваць, — адзначыў кіраўнік урада.

У Беларусі налічваецца 2,5 млн пенсіянераў, у тым ліку 127 тыс. адзінкох. У першую чаргу для гэтых людзей дзяржава павінна ствараць належныя умовы, каб яны годна жылі ў старасці. За астатнімі павінны даглядаць сем’і, падкрэсліў Міхаіл Мясніковіч.

— Што датычыцца прафсаюзаў, у тым таксама ёсць пытанні, — заўважыў прэм’ер-міністр. — Калі чалавек працуе і плаціць членскую ўносы, то прафсаюзная арганізацыя ён патрэбны. Калі ж пайшоў на пенсію, то пра яго забываюць. У лепшым выпадку ўспомінаць прафсаюзнага лідара ці былога кіраўніка прадпрыемства. Трэба пра ўсіх пенсіянераў аднолькава клапаціцца. І вядома, прадпрыемствы таксама павінны дбаць пра сваіх пенсіянераў, якія тут працавалі.

Міхаіл Мясніковіч паведміваў, што ў Беларусі фонд сацыяльнай абароны насельніцтва не дэфіцытны, як у шэрагу іншых дзяржаў. «Гэта сведчыць пра здароўе нашай эканомікі, што дазваляе дастаўка ўносіўля фарміраваць фонд сацыяльнай абароны і свечасова вырашаць пытанні пенсійнага забеспячэння. Трэба імкнуцца да таго, каб пенсія складала прыкладна 60% заробку. Гэта тое, што гарантуе дзяржава. Але і людзі павінны думаць пра старасць і рабіць адпаведныя накапленні, а не разлічваць толькі на сацыяльную падтрымку».

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

БОЛЬШ ДОЎГАЯ ПРАЦОЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БУДЗЕ ЗАХВОЧВАЦА

Пенсійны ўзрост у Беларусі з’яўляецца досыць нізкім у параўнанні з іншымі краінамі, аднак павялічваць яго не плануецца. Але ў нашай краіне будзе заахвочвацца добраахвотнае павышэнне пенсійнага ўзросту.

Згодна з указам № 136 ад 18 сакавіка 2012 года «Аб мерах па ўдасканаленні пенсійнага забеспячэння грамадзян», які ўступіў у сілу 1 кастрычніка гэтага года, адкласці атрыманне пенсіі на пяць гадоў, чалавек зможа павяسیць яе памер у 1,7–2 разы.

Нормы ўказа дазваляюць павялічыць памер пенсіі наступным чынам: за першы год працы пры тых жа ўмовах — на 6% заробку, які ўжываецца для вызначэння пенсіі, за другі — на 8%, за трэці — на 10%, за чцвёрты — на 12%, за пяты і наступныя гады працы — на 14%. Сёння пенсію па ўзросце з «праміяльным» павелічэннем памеру атрымліваюць больш за 5 тысяч беларусаў. — ведаду ў Беларусі пражываюць 2,5 млн пенсіянераў, з іх працуюць усяго 566 тысяч. У сярэднім людзі працуюць пасля дадзенагня пенсійнага Узросту каля пяці гадоў. І, як адзначае начальнік аддзела развіцця пенсійнай сістэмы Тацяна ПАГОЊШАВА, пенсіянеры складаюць даволі вялікую канкурэнцыю сваім маладым калегам з улікам вольнага вопыту і адказнасці ў дачыненні да працы.

Святлана БУСЬКО.

баецка развіццё нашых саюзніцкіх адносін з Расіяй.

Непрызнанне парламенцкіх выбараў з боку Еўрасаюза — гэта не папарок з боку нашай раздзялы або нашай дзяржаўнай сістэмы, гэта непавага да беларускага народа, да мільёнаў выбаршчыкаў, якія прыйшлі на выбарчыя ўчасткі і аддалі свае галасы за тых кандыдатур, якія яны палічылі дастойнымі.

Безумоўна, сёння Беларусь як маладая дзяржава, якая развіваецца, зацкаўлена ў дапамозе і рэкамендацыях краін, што прайшлі значны шлях у дэмакратызацыі ўнутры-дзяржаўных адносін. У той жа час мы лічым непрымальным, калі тыя ці іншыя рэцэпты дэмакратызацыі Захад навязвае нам шляхам ультыматуму і іншых форм наіску.

Хацелі бы яшчэ раз падкрэсліць, што Парламент Рэспублікі Беларусь быў і заўсёды будзе надзейным і прадказальным партнёрам на міжнароднай арэне.

Мы адкрыты і гатовы працаваць з замежнымі калегамі ў рэжыме канструктыўнага дыялогу, выбудоўваць сяброўскія адносіны, але толькі на прынцыпах справядлівасці і ўзаемнай пвагі.

Аб гэтым, у прыватнасці, заявіў кіраўнік дзяржавы на сустрэчы з С.М. Лебедзевым, сказаўшы, што мы праводзім выбары для сябе і па сваіх законах. Можна быць, яны не зусім дасканалы, але пакуль гэтыя законы дзейнічаюць, мы павінны прытрымлівацца гэтых законаў. Ну, а сур’ёзныя заўвагі гатовы выслухаць і працаваць над імі. Аднак толькі пры ўмове раўнапраўнага, ўзаемапаважальнага дыялогу.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

У мінулы перыяд нашы сенатары актыўна працавалі на месцах, у сваіх рэгіёнах: сустрэкаліся з прамоўцамі і калектывамі, прымалі грамадзян, дапамагалі вырашаць надзённыя жыццёвыя праблемы людзей.

Так, пры непасрэдным удзеле членаў Савета Рэспублікі Пятра Пятровіча Шэршаня і Ганны Васільевны Шарэцка была ажыццэўлена газыфікацыя трох населеных пунктаў Глыбоцкага і Пастаўскага раёнаў, пабудаваныя сучасныя гандлёвыя цэнтры ў Віцебску, аказана матэрыяльная дапамога дзвюм сярэднім школам і дзіцячаму прытулку Віцебскага раёна.

Яшчэ адзін прыклад. У СВК «Прагрэс-Верцяпішкі», які ўзначальвае член Савета Рэспублікі Васіль Апа-

насавіч Равяка, была праведзена вялікая работа па арганізацыі аплёкі над дзецьмі з праблемных сем’яў.

Падобныя прыклады можна прывесці і па многіх іншых членах Савета Рэспублікі. Гэта можна толькі вітаць, менавіта такое стаўленне да справы фарміруе згоду і ўзаемаразуменне ў грамадстве, знаходзіць водгукі ў сэрцах людзей, выклікае ў іх пвагу і довер да ўлады.

Паважаныя таварышы!

Да канца года застаецца яшчэ квартал, але ўжо сёння можна казаць аб тым, што прагнозы паказчыкі развіцця эканомікі і сацыяльнай сферы могуць і павінны быць вышэйшымі.

Дзякуючы зладжанай і адказнай рабоце ўсіх галін ўлады ў цэнтры і на месцах забяспечаны эканамічны рост, вырасілі золатавалютныя рэзервы і рэальныя даходы насельніцтва. Расце выпуск прамысловой і сельскагаспадарчай прадукцыі. Дасягнута стабільнасць на валютным і спажывецкім рынках. І гэтыя тэндэнцыі замацоўваюцца.

Галоўнае — не збаўляць тэмпаў, з тым каб найбольш паспяхова завяршыць пачатае, давесці да канца года да лагічнага завяршэння кожную пазіцыю нашых планаў.

У наступным годзе эканоміка павінна будзе выйсці на такую траекторыю развіцця, якая дасць магчымасць у поўным аб’ёме выканаць планы ўсёй пяцігодкі ў цэлым.

Такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы на нядаўняй нарадзе па праектах прагнозу бюджэту і грашова-кредытнай палітыкі на 2013 год, над рэалізацыяй якой нам усім трэба будзе працаваць. Таму сёння як ніколі неабходны настрой на адказную работу, згода і ўзаема-разуменне ў грамадстве, падтрымка і разуменне задач, пастаўленых кіраўніком дзяржавы.

Толькі пры такім падыходзе, толькі пры кансалідацыі ўсяго грамадства краіна будзе мець перспектыву ўстойлівага і збалансаванага развіцця.

Паважаныя калегі!
У мінулы перыяд вялікая ўвага ўдзялялася міжпарламенцкай сустрэцы. Мы ўжо адначылі нашы дзеянствы з рознымі месіямі наглядальнікаў на выбарах.

Члены Савета Рэспублікі прыбылі таксама актыўны ўдзел у пасяджэнні камісіі Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, у прыватнасць, па пытаннях экалогіі, прародкаарыстання і ліквідацыі наступстваў аварыі, а таксама ў

іншых мерапрыемствах.

Нашы прадстаўнікі ўдзельнічалі ў 21-й штогадовай сесіі ПА АБСЕ, на якой абмяркоўваўся ініцыяраваны беларускім бокам праект рэзалюцыі «Садзейнічанне выкарыстанню новых і аднаўляльных крыніц энергіі». Гэты праект атрымаў падтрымку краін — членаў асамблеі і быў прыняты.

Далейшае развіццё атрымаў міжпарламенцкі дыялог з Федэратыўнай Рэспублікай Бразілія, Азербайджанам, Арменіяй, Бельгіяй, Ізраілем, Польшчай, Чэхіяй і Швецыяй.

Паважаныя калегі!

Наглядзачы на парламенцкія канікулы, нашы камісіі прадаўжалі актыўную работу над законапраектамі. За гэты перыяд прапрацавана больш як 30 новых заканадаўчых актаў.

Зразумела, галоўным з іх з’яўляецца закон аб **рэспубліканскім бюджэце на 2013 год**. Гэта вельмі важны фінансавы дакумент, ад якога ў наступным годзе непасрэдна будзе залежаць функцыянаванне ўсіх галін эканомікі і сацыяльнай сферы.

У цэлым бюджэт будзе бездэфіцытны. Планаўцэла, што рост валавога ўнутранага прадукту складзе 8,5 працэнта, на 6,5 працэнта вырастуць рэальныя грашовыя даходы насельніцтва, на 15 працэнтаў павялічыцца экспарт тавараў і паслуг пры захаванні станюўчага сальда знешняга гандлю.

Бюджэт мае сацыяльна накіраваны характар і цалкам адпавядае выбаранам нашай краінай курсу сацыяльна-эканамічнага развіцця. Апераджальнымі тэмпамі будучы расці аб’ёмы фінансавання аховы здароўя, адукацыі і навукі.

Думаю, што кожны з нас разумее, наколькі важна для краіны своечасовае прыняцце якаснага бюджэту. Сёння закон аб бюджэце абмяркоўваецца ў Палаце прадстаўнікоў, а 10 кастрычніка ён будзе вынесены на разгляд у Савет Рэспублікі.

Паважаныя калегі!

У час гэтай сесіі трэба будзе разгледзець і іншыя заканадаўчыя праекты. У першую чаргу акцэнт будзе зроблены на развіцці прававой базы ў галіне бюджэтна-падатковай палітыкі.

У гэтай сферы парламентам ужо быў прыняты шэраг заканадаўчых актаў. Аднак у мэтах далейшага ўдасканалення падатковай сістэмы жыццё патрабуе ўнесці некаторыя дапаўненні і змяненні ў Падатковы кодэкс. Папраўкі, якія уносяцца,

забяспечаць спрашчэнне парадку вызлічэння і выплаты канкрэтных падаткаў, а таксама вырашэнне шэрагу праблемных пытанняў падаткаабкладання з улікам вынікаў яго практычнага прымянення.

У першарадным парадку трэба будзе папрацаваць і над удасканаленнем Бюджэтнага кодэкса. У прыватнасці, у ім будуць ліквідаваны некаторыя супярэчнасці паміж асобнымі артыкуламі, а таксама ўнесены папраўкі з улікам напрацаванай практыкі і міжнароднага вопыту.

У ліку прыярэтыхтаў — унясенне дапаўненняў і змяненняў у грамадска значны закон аб пенсійным забеспячэнні і іншыя прававыя праекты.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!
У ходзе папярэдніх сесій мы прынялі важныя рашэнні ў сферы забеспячэння правапарадку і нацыянальнай беспякі.

Сёння трэба будзе прадоўжыць пачатае, каб закласці моцны прававы фундамент для надзейнай грамадскай бяспекі, у тым ліку з улікам павелічэння ўзроўню тэрарыстычных пагроз. У першачарговым парадку намячана разгледзець шэраг ініцыятыў па карэкціроўцы дзеючых законаў у сферы барацьбы з тэрарызмам і процідзеяння экстрэмізму.

Значнае месца ў парадку дня сесіі будзе адведзена уніфікацыі патрабаванняў нацыянальнага заканадаўства з заканадаўствам Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы.

Намечана таксама ратыфікаваць міжурадавыя пагадненні з Турэцкай Рэспублікай, Сербіяй і Рэспублікай Саюз М’янма.

Паважаныя калегі!

Наперадзе ў нас адказная і напружаная работа. Упэўнены, што мы з ёю паспяхова справімся і тым самым дастойна завершым работу Савета Рэспублікі ў яго цяперашнім складзе.

На заканчэнне дазвольце мне ад вашага імя павіншаваць **нававыбарных** дэпутатаў і членаў Савета Рэспублікі беларускага парламента і ад усёй душы пажадаць ім поспехаў у рабоце.

Перакананы, што Нацыянальн

ны сход Рэспублікі Беларусі пятага склікання ўнесе свой уклад у развіццё беларускай дзяржавы і ўмацаванне яе аўтарытэту на міжнароднай арэне.

Дзякую за увагу!

КУРСАМ НА ЎСТОЙЛІВЫ РОСТ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Павелічэнне расходаў на адукацыю, ахову здароўя, навуку і культуру дасць магчымасць дзяржаве выканаць свае сацыяльныя абавязальнасці. Пры гэтым акцэнт будзе зроблены на павышэнне эфектыўнасці выкарыстання сродкаў, якія выдзяляюцца на сацыяльную сферу, у тым ліку за кошт укаранення новых мадэляў фінансавання.

У ходзе сесіі мы таксама плануем завяршыць работу над законапраектамі, якія рэгулююць пытанні пенсійнага забеспячэння, барацьбы з тэрарызмам, процідзеяння экстрэмізму.

Да разгляду падрыхтавана больш за дзязят законпраектаў аб ратыфікацыі міжнародных дагавораў, якія накіраваны на ўмацаванне міжнародна-дагаворнай базы з Расіяй, Казахстанам, М’янмай, Сербіяй, Туркменістанам, Турцыяй, а таксама іншымі краінамі і інтэграцыйнымі ўтварэннямі, уключаючы Мытны саюз і Адзіную эканамічную прастору.

Усго ж у парадак дня сесіі будзе ўключана амаль 30 пытанняў. Іх падрыхтоўка запатрабавала даволі напружанай работы ў міжсесійным перыяд.

У такім жа інтэнсіўным рэжыме ў гэты час ажыццяўлялася і міжнародная дзейнасць Парламента. Яе значны аб’ём прыпаў на ўзаемадзеянне з нашымі еўрапейскімі партнёрамі як у рамках Парламенцкай асамблеі АБСЕ, так і АБСЕ ў цэлым.

Дэлегацыя Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі прыняла ўдзел у 21-й штогадовай сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Па нашай ініцыятыве была прынята рэзалюцыя «Садзейнічанне выкарыстанню новых і аднаўляльных крыніц энергіі».

Беларускія парламентарыі ўнеслі істотны папраўкі ў канчатковы рэдакцыю Манакскаскй дэкларацыі, правалі шэраг двухбаковых сустрэх, нацэленых на развіццё супрацоўніцтва з парламентамі дзяржаў — членаў Арганізацыі.

Кіраўніцтву Асамблеі было перададзена запрашэнне прыняць удзел у міжнародным назіранні за выбарамі ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі. Як вынік, у верасні нашу краіну наведаў Старшыня ПА АБСЕ Рыкарда Мільберы, у Парламенце Беларусі прайшлі сустрэчы са спецыяльным каардынатарам кароткатэрміновых наглядальнікаў АБСЕ і кіраўніком місіі ПА АБСЕ па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Рэспубліцы Беларусі Матэа Мекачы, кіраўніком місіі БДПЧ АБСЕ па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Рэспубліцы Беларусі Антонія Мілошаскі.

Еўрапейскім палітыкам былі дадзены вычарпальныя растлумачэнні па маючых адбыцца выбарах, выкладзена пазіцыя беларускага боку адносна іх правядзення ў максімальна адкрытым фармаце для забеспячэння свабоднага волевыяўлення беларускіх выбаршчыкаў.

ПРЭЗІДЭНТ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ ФЕДЭРАЛЬНАГА ПРЭЗІДЭНТА ФЕДЭРАТЫЎНАЙ РЭСПУБЛІКІ ГЕРМАНІЯ ЁАХІМА ГАУКА

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста павіншаваў Федэральнага Прэзідэнта Федэратыўнай Рэспублікі Германія Ёахіма Гаўка і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём германскага адзінства. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што развіццё ўзаемавыгаднага двухбаковага супрацоўніцтва адпавядае інтарсам народаў дзвюх краін.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі.

СЕНАТАРЫ ВІСТУПАЮЦЬ ЗА ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА Ў ІНАВАЦЫЯХ

Учора адкрылася апошняя, дзвятая, сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі чацвёртага склікання. Пасля фарміравання працоўных органаў сесіі (сакратарыята і падліковай камісіі) і ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Рэгламент Савета Рэспублікі сенатары перайшлі да абмеркавання развіцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства ў сферы інавацыйнай дзейнасці.

Семінар на гэтую тэму пачаўся з невялікага выступлення Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусі Анатолія Рубінава. Ён заявіў, што для развіцця інавацыйнай дзейнасці неабходна дзяржаўна-прыватнае партнёрства: «Таму што ў невялікіх прыватных фірмаў можа быць і большая дынаміка, і большая гнуткасць». Цяжка з гэтай думкай спрачацца. Аднак для супрацоўніцтва прыватнікаў і дзяржавы неабходны ўмовы. Ігар Войтаў, старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусі, расказаў аб тым, што мэта нашай інавацыйнай палітыкі і заключаецца ў стварэнні спрыяльных эканамічных, арганізацыйных, прававых умоў для інавацыйнага развіцця. А ці гатова беларуская эканоміка да «эканомікі ведаў»? «Беларусь у многіх сусветных рэйтынгах апошнім часам значна ўзнялася», — сцвярджае Ігар Войтаў. На яго думку, прынята ўжо шмат неабходных нарматыўных дакументаў. Акрамя таго, адбылося змены ў Падатковым кодэксе, створаны Банк развіцця і іншае. Зроблена насамрэд шмат, але ж не так хутка пачне ўсё працаваць. Аб тым каза і эксперт: «80% глабальнага сусветнага рынку ў дзяржаўна-прыватным партнёрстве складаюць праекты ў сферы адукацыі, навукі, медыцыны, транспарту і сумежных сектарах. Трэба сказаць, што многія краіны ішлі да развіцця дзяржаўна-прыватнага партнёрства доволі доўга, і кожная сваім шляхам. Напрыклад, у 1992 годзе Вялікабрытанія прыняла першую такую праграму. За 20 гадоў яны рэалізавалі 700 праектаў. Злучаныя Штаты Амерыкі развівалі гэта і на федэральным, і на рэгіянальным узроўні, што вельмі важна. Яны стварылі Савет па дзяржаўна-прыватным партнёрстве пры федэральным і мясцовых органах ўлады». Францыя ўвогуле пачала адной з першых у гісторыі праекты дзяржаўна-прыватнага партнёрства. Гэта было будаўніцтва розных суднаходных каналаў у XVI стагоддзі. Дарэчы, Эйфельва вежа ў Парыжы таксама была пабудавана ў выніку сумеснай працы прыватнікаў і дзяржавы. Але ўсё гэта не дзе тае. А што ў нас? Ігар Войтаў лічыць, што для фарміравання эфектыўнага дзяржаўнага-прыватнага партнёрства ў нашай краіне неабходна стварыць «сярэдні клас». Таксама спецыяліста турбуе тое, што ў нас няма нарматыўнага акта, які дазваляў бы фінансаваць любы праект: «Чаму, умогна кажучы, у нас губернатар выдзяляе сродкі прадпрыемству «А», а не прадпрыемству «Б»? На жаль, калі мы выходзім на практычнае рэалізацыю праектаў, мы глядзім, куды лепш укласці. Безумоўна, пакуль лепш укласці ў дзяржаўны сектар, з пункту гледжання беспякі. Бо заўтра прыйдуць адпаведныя кантрольныя службы і скажуць: «Чаму вы прафінансавалі не жывёлагадоўчы комплекс, а стварэнне гэтага прадпрыемства?» Гэта ўсё трэба рэгламентаваць».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

3 кастрычніка
2012 г.
№ 20 (292)

Салавей — сімвал Слуцка

У Слуцку ствараецца музей салаўя, а сама птушка аб'яўлена сімвалам горада. Менавіта такое рашэнне прыняла сесія раённага Савета дэпутатаў.

— Чаму менавіта гэтай птушцы столькі пашаны і увагі? — пацікавілася ў старшыні Савета Віктара Ражанца.

— У 2007 годзе грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны» правяла маніторынг найнаўсасці папуляцыі салаўя ў Беларусі. Аказалася, што найбольш колькасць гэтых птушчых птахай налічваецца менавіта на Слуцчыне. Гораду быў уручаны сертыфікат з надпісам «Слуцк — салаўіны горад». Менавіта пасля гэтага і з'явілася ідэя зрабіць сімвалам горада салаўя.

З прапановай да дэпутатаў выйшлі выкладчыкі і навушчыцы экалага-біялагічнага цэнтру, што дзейнічае пры раённым аддзеле адукацыі. З такім хаданіцтвам выступілі абласная інспекцыя, Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Папярэдняе пытанне было разгледжана на прэзідыуме райсавета, а затым ужо вынесена на абмеркаванне сесіі. Дэпутаты аднадушна падтрымалі рашэнне. Акрамя таго, зацвердзілі канцэпцыю мерапрыемстваў праграмы «Птушка салавей — прыродны сімвал Слуцкага раёна», якая налічвае 17 пунктаў.

— Дарэчы, чаму такая дэталізаванасць, што салавей менавіта птушка? — дапытваюся ў Віктара Аляксеевіча. У адказ ён смяецца: «Каб не пераблытаць. У нашым горадзе толькі ў тэлефонным даведніку значацца 110 чалавек з прозвішчам Салавей».

Стварэнне музея плануецца завяршыць на працягу гэтага і наступнага года. На тэрыторыі цэнтру ўжо устаноўлена драўляная скульптура салаўя, ідэя збор экспанатаў, энцыклапедычных звестак, літаратуры, дзіцячых работ, элементаў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва. Мяркуюцца распрацаваць і карту пад умоўнай назвай «Салаўі Слуцкага раёна», а 15 мая штогод падзяць у горадзе дзень салаўя. Дарэчы, як сцвярджаюць спецыялісты, салавей селіцца толькі ў тых месцах, дзе экалагічна чыстая абстаноўка.

— А няма задумы ўвекавечыць птушча птахай у бронзе, метале? — пытаюся ў свайго суразмоўцы.

— Магчыма, пазней. А пакуль плануем паставіць паблізу ад Палаца культуры помнік абаронцы горада ад мангола-татарскіх заваёўнікаў Анастасіі Слуцкай: ужо аб'яўлены збор сродкаў.

Дарэчы, у Баранавічах помнік вераб'ю, выкананы скульптарам Станіславам Цялюком, ужо стаў сапраўдным сімвалам горада. На круглай пляцоўцы, дзе сядзець бронзавы птах, надліс на беларускай мове: «2003 год — год вераб'я дамавога. Да вас я назаўсёды прыляцеў. Не вырай вабіць, а Радзіма».

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў Марына БОНДАР:

«ТРЭБА ПЛАНКУ ЎЗНІМАЦЬ ВЫШЭЙ»



Ірына АСТАШКЕВІЧ

Дэпутаты, якіх людзі абралі на такую ганаровую «пасаду», не могуць быць аб'явавымі да ўсяго, што адбываецца побач, лічыць старшыня Гомельскага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання Марына Бондар. А мэтанакіраваны рух іх дзейнасці надаюць актыўнасць, якія Марына Андрэўна шодра ініцыюе.

Народныя абраннікі падтрымліваюць і часта самі выкарыстоўваюць розныя нагоды для таго, каб быць карыснымі людзям. Напрыклад, у пачатку года кожны дэпутат Гомельскага абласнога Савета для адной з бібліятэк у сваёй выбарчай акрузе аформіў за свае грошы падліску на 25-томнае выданне Уладзіміра Караткевіча. Добрачынная акцыя «Падліска на творы Караткевіча» была прымеркавана да года кнігі. Такім чынам 60 бібліятэк Гомельшчыны пачалі атрымліваць

унікальны збор твораў вядомага беларускага пісьменніка.

— Для таго, каб павысіць актыўнасць дэпутатаў, і былі абвешчаны розныя акцыі. Яны прыжыліся, і цяпер самі дэпутаты ў сваіх раёнах іх паўтараюць — напрыклад, да дня Маці, да 8 сакавіка, 1 верасня, Новага года... Яны носяць красамоўныя назвы: «Ад сэрца да сэрца», «Дзень абаронцаў Айчыны», «Дэпутаткі клопат — здароўе дзяцей», «Ад шчырага сэрца», «Са святам жанчын»... Кожны старшыня раённага Савета працягвае ініцыятыву па-рознаму. Напрыклад, у Год кнігі некаторыя дэпутаты прыходзілі і дарылі свае кнігі школьным бібліятэкам. Дэпутату важна правіць ініцыятыву, а за ім людзі пацягнуцца. У Калінкавіцкім раёне дэпутаты за кошт сродкаў ад самаабкладання ў сельскіх населеных пунктах зрабілі дзіцячыя пляцоўкі. У Хойніках сродкі ад самаабкладання, накіравалі на рамонт помніка. У Мазыры дзіцячыя пляцоўкі зроблены за кошт дэпутацкіх сродкаў. Галоўнае, што пачалася ланцуговая рэакцыя. Я не заўсёды нават паспяваю адсочваць тэмы акцыі, якія праходзяць у раёнах. У нас жа каля 4000 дэпутатаў рознага ўзросту, і кожны можа прыняць удзел у нейкай акцыі.

— Марына Андрэўна, добраўпарадкаванне ў раёнах Гомельшчыны адбываецца пад пільным наглядам мясцовых Саветаў... — Насельніцтва на вёсцы старэе. Цэнтральныя сядзібы развіваюцца, а вось астатнія вёскі прыходзяць у заняпад. Звычайнаму чалавеку цяжка зразумець, чаму цэнтральную сядзібу добраўпарадкавалі, а іх невялічкую вёску — не. Людзі паўсюль жывуць, і ўмовы ім трэба ствараць аднолькавыя. У кожным раёне павінна быць сістэма працы, неабходна забяспечыць удзел усіх службаў, адказных за гэта. Любы кіравнік лобова ўзроўню павінен займацца добраўпарадкаваннем у адпаведнасці са сваімі пасадыннымі абавязкамі. І галоўны прынцып такі: пачні з сябе, з парадку на той тэрыторыі, за якую ў адказе... За гэты год на тэрыторыі сельсаветаў было знесена больш чым 3,5 тысячы трухлявых дамоў, усталяваліся агароджы, фарбаваліся будынкі. Нават па сціплым падліку 5,5 тысячы га летася і 4 тысячы га сёлета мы прывялі ў парадак. Зямля павінна прыносіць

аддачу. Вядома, без грошай вырашыць праблему нельга. Таму мы і ў бюджэце прадугледжваем сродкі пад гэтую «тэму». Сёлета амаль 14 мільярадаў рублёў накіравана на знос старога і пустуючага жылля. Мы задачу ставім комплексна: не толькі знесці, але і прывесці ў парадак увесь участак, каб яго можна было потым выкарыстоўваць. Інакш ён праз год зноў зарасце. І грошы бюджэты будучы дарма ўкладзены. Гэтага дапусціць нельга. Таму на тэрыторыі Гомельскай вобласці пастаянна вядуцца работы па наведзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні населеных пунктаў. Дарэчы, каб выявіць цікавы вопыт, у вызначаных райсаветах дэпутатаў правялі семінары-прэзентацыі. Загадзя за кожным сельсаветам замацавалі шэфства ў кіравніку раённага прафсаюза і талкай прыводзілі населеныя пункты ў парадак. Аказалася, што гэта не так складана, хоць спачатку мала хто верыў. У шэрагу раёнаў (Мазырскі, Рэчыцкі, Жыткавіцкі) выкананы аналагічны комплекс работ на тэрыторыі 3-4 сельсаветаў.

Сродкі, якія выдаткоўваюцца на добраўпарадкаванне тэрыторый, асвойваюцца своєчасова?

— Спачатку некаторыя плакалі, што грошай пад гэтыя мэты не даюць, а потым высветлілася, што часам кіравнікі тэрыторый не ведаюць, што з імі рабіць. Калі грошы асвойваюцца своєчасова, зносіцца максімальная колькасць дамоў пры мінімальным затратах, — Саветы атрымліваюць бонусы. А тыя, хто затрымаўся з выкананнем, атрымаюць у наступны раз менш грошай. Гэта сістэма — тэрміны зносу, сума на знос і кантроль за зносам — дазволіла павялічыць тэмпы добраўпарадкавання на вёсцы.

Доўгі час традыцыйнай праблемай вёскі лічыліся недагледжаныя калодзежы... Потым іх перадалі на баланс ЖКГ.

— Так, загад выкананы, калодзежы перадалі. Але выглядалі яны не лепшым чынам. Мне прыйшла ідэя прапанаваць школьным калектывам упрыгожыць калодзежы нейкімі спецыяльнымі прыгожымі накрыўкамі. Мы звязаліся з будучымі архітэктарамі з Дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту і яны распрацавалі каля 200 эскізаў варыянтаў афармлення калодзежаў. Студэнты заахвоцілі, а эскізы мы накіравалі ў раёны. Цяпер школьнікі па гэтых эскізах зрабілі накрыўкі — вачэй не адвесці. Акрамя ўсяго, гэта мае добры выхаваўчы эффект: дзеці будучы берачы зробленае сваімі рукамі, ганарыцца сваёй працай і паказваць іншым.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ІНІЦЫЯТЫВА ЗНІЗУ

Што не задавальняе жыхароў Мачулішчаў?

Тацяна ЛАЗОЎСКАЯ

«У гарадскім пасёлку Мачулішчы пражывае больш за 8 тыс. чалавек, у тым ліку шмат маладых сем'яў з дзецьмі. А вось куды ўладкаваць малых на той час, калі бацькі на рабоце, вялікая праблема. У наўсім дзіцячым садку катастрофічна не хапае месцаў! Акрамя таго, псуецца жыццё, здавалася б такіх дробязі, як выбойны, няроўнасці на дарогах, тратурах, у дварах. Прычэкам можна спатыкнуцца ды пакалечыцца. Тым больш што ў пасёлку вельмі дрэннае вучнёвае асяццельне. Шмат нязручнасцяў ствараюць і яміны, якія застаюцца пасля правядзення рамонтных і будаўнічых работ і своечасова не засыпаюцца», — з такой скаргай звярнуліся ў рэдакцыю жыхары пасёлка.

Мачулішчы, так бы мовіць, пад бокам у сталіцы. Дабрацца туды можна без праблем — маршруткай, аўтобусам, электрычкай. Літаральна праз паўгадзіны я была на мясцовай чыгуначнай станцыі, а праз 10 хвілін і ў самім пасёлку. Раней бываць у Мачулішчах не даводзілася, таму цікава было прагуляцца па вуліцах пасёлка, а заадно і ўпоўніцца ў тым, што яго жыхары не патрабуюць нечага немагчымага. Заглянула нават у двары некаторых закуток. Шмат якіх тэрыторый, на мой погляд, патрабуюць добраўпарадкавання. Заўважыла дзе-нідзе непрыкрытыя зямлей сляды вытворчых работ.

— Праблемы, якія агучылі жыхары пасёлка, ёсць, — прызнаўся старшыня Мачулішчанскага пасялкавага Савета Сяргей Ціткоў. — Справа ў тым, што мясцовая жыллёва-камунальная служба не заўсёды прыбірае за сабой пасля замены камунікацый. Мы сфатаграфавалі ўсе гэтыя месцы ды накіравалі ў раённую ЖКГ з просьбай ліквідаваць сляды безгаспадарчасці.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

СЯМЕЙНАЯ ФІЛАСОФІЯ

ДОБРА ТАМ, ДЗЕ МЫ ЁСЦЬ

Валерый і Тацяна Скібы нарадзіліся ў Рэчыцы і Століне адпаведна, а для жыхарства выбралі маленькую вёскачку.

Сям'я Скібаў утварылася ў жніўні 2000-га. Гэтай падзеі папярэднічаў год, на працягу якога правяраліся пачуцці. А пазнаёміліся маладыя людзі на вакзале. Хоць Тацяна прызнаецца, што яшчэ раней, напярэдадні сустрэчы, заглядалася на двух маладых юнакоў — прыгожых, апраунтых у касцюмы і пры гальштуках. І вось у хуткім часе іх пазнаёміла сяброўка.

А Валерый усміхаецца і просіць Тацяну дадаць, які яна «мароччыя» галаву ім, двум братам, бо не маглі вызначыцца.

Пасля заканчэння Баранавіцкага педагагічнага каледжа Тацяна па размеркаванні прыехала ў Альпюнь. Валерый тады ўжо закончыў Столінскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча з чырвоным дыпламам па спецыяльнасці «Інкрустатар саломкай». Згулялі вяселле.

— Мы добра ўсведамлялі, якія перавагі мае вёска перад горадамі. Марылі жыць не на абмежаванай тэрыторыі кватэры, а ў сваім доме, мець свой двор, добраўпарадкаваць яго так, як хацелася б нам, — тлумачыць Валерый.

Валерый Фёдаравіч прыводзіць яшчэ шэраг прычын, на якіх яны засталіся ў вёсцы: тут і жылль таннейшае, і маладыя спецыялісты мелі льготы на атрыманне крэдыту.

Калі з Тацянай было ўсё зразумела — уладкавалася ў Альпенскую базавую школу настаўніцай мовы і літаратуры, дык Валерый як інкрустатар работы па спецыяльнасці не знайшоў. Але ён — творчая натура. Напачатку працаваў мастаком у СВК «Веляміцкі», пасля перайшоў на Давыд-Гарадоцкі хлебазавод. Цяпер займаецца рэканструкцыяй уласнага дома. Усё, што плануецца тут зрабіць, будзе ўвасабленнем эскізаў Валерыя.

Тацяна жартуе, што нават вопратку для сябе не выбірае без парады мужа.

Нягледзячы на незалепабаванасць сваёй прафесіі, Валерый не сумуе. Было б жаданне кажа, а работу знайдзі ўсюды можна.

Сям'я атрымала субсідыю на куплю дома. Набылі хатку і пачалі яе рэканструкцыю. Цяпер падворак багаты на рэдкія расліны — кедры, скумпіі, скайракеты, ядловец казакі, плюшч, рададэндроны, самшыт і многія іншыя. Ёсць вінаграднік, у якім прыжыліся сартавыя віды гэтай смачнай ягады. Закладзены яблыньвы сад, растуць плантацыі

маліны, ажыны, агрэсту, парэчак... На працягу двух гадоў вырошчвалі грыбы — вешанкі.

Наогул, яны — эксперыментатары. Спрабуюць сябе ў розных справах.

— Раней усе мясцовыя жыхары здзіўляліся. Яны на «соткі» едуць, а я туі пралолваю, — расказвае Тацяна Юр'еўна. — А цяпер прыдуць бабулькі, стануць каля агароджы і любуюцца. А іншыя ў і двор употайкі зойдуць.

Некалькі гадоў таму яны прачыталі кнігу пра пустэльніцу Настасію. Адтуль «узятлі» ідэю: вырошчвалі расліны трэба менавіта з насення. Такім чынам яны запамінаць неабходную інфармацыю пра чалавека і аддзячаць яму любоўю, якую ты падарыў ім раней.

Цікава гутарыць з гэтай сямейнай парай. У іх свае погляды на жыццё, сваё разуменне таго, пра што ў грамадстве склаліся пэўныя стэрэатыпы. Тацяна і Валерый перакананы, што няма розніцы, дзе ты жывеш. Наогул, наша краіна вельмі маленькая, у любы час можна ўзяць і паехаць туды, куды табе захацелася. Гэта ж не адлегласці, калі дома стаіць машына.

— Што гуцьчы лепш: ты жывеш у Століне ці ў Альпюні? — пытаецца ў сына Валерый.

А восьмігадовы Расціслаў з гонарам адказвае: «Вядома, у Альпюні!»

Калі іх дома 66 сотак зямлі. З іх дзесьці палова ідзе пад агарод. Больш для сям'і і не трэба. З гаспадаркі — сабака і кот. І зноў чую разуменне тлумачэнне гэтаму ад мужа і жонкі: «Навошта заганяць сябе ў кут вялікай колькасцю спраў, а пасля плакаць, што ты нічога не паспяваеш?» У сям'і выхоўваюцца трое дзяцей. Старэйшая — Алеся — вучаніца пятага класа, выдатніца. Расціслаў пайшоў у трэці клас. Ён марыць стаць кухарам. Меншар, Настася — гаспадыня, якая нават у свае пяць гадзачку бярэ венкі і пачынае месці, і сварыцца на таго, хто пакінуў смецце. У Алесі ёсць цікавае захапленне — яна мадэлюе сукенкі для сваіх лялек. Бацька яе падтрымлівае, бо бачыць у гэтым цягу да гармоніі.

Сям'я любіць збірацца разам. Вось захапілася сямейнай рыбалкай. У кожнага свой улоў, але ж



Валерый, Тацяна, Алеся і Расціслаў

радасць — адна на ўсіх. Разам ходзяць па грыбы, разам падарожнічаюць па краіне. Нягледзячы на тое, што жывуць у вёсцы, пастаянна ў руху. З апошніх паездак — Пінск (Лядовы палац, каруселі ў парку, прагулка па набярэжнай), Белаавежская пушча.

— У жывіцы ёсць два варыянт: або ты едзеш туды, дзе добра (так робіць большасць), або добраўпарадкоўваеш тое месца, дзе жывеш, — кажа Валерый.

Яны выбралі апошні варыянт. Цяпер у іх доме ўтульна і вясела ўсім, а каля дома — прыгожа і зручна. Тут можна і адпачываць, і гуляць, і варыць шашлык, і смажыць шашлык, і... Ды можна многае, было б жаданне, падмацаванае павагай, каханнем ды паважлівым стаўленнем. Нядаўна сям'я зрабіла... прэзентцыю самім сябе. Яна стала своеасаблівым падвядзеннем вынікаў таго, што ў іх ёсць. І гэтымі вынікамі яны засталіся задаволенымі.

Тацяна СЕГЕН. Фота аўтара.

P.S.: Сям'я стрыечнай сястры Тацяны летам прыязджала з Баранавіч да Скібаў — пагасціць. А пасля пакінула сваю кватэру ў горадзе і пераехала жыць у Альпюнь...

ТЭМА ДНЯ

Нялёгка барацьба за працоўныя рэсурсы

Тэмай № 1 на апошняй сесіі Мінскага абласнога Савета стала пытанне арганізацыі якаснай медыцынскай дапамогі насельніцтву на тэрыторыі вобласці. Дэпутат аблсавета, генеральны дырэктар сумеснага прадпрыемства «Хенкель Байтэхнік» Сяргей Навіцкі прапанаваў выйсці за межы выключна медыцынскай праблематыкі і звярнуць увагу на іншыя аспекты, якія непасрэдным чынам уплываюць на сітуацыю з працоўнымі рэсурсамі ў краіне.

— За апошнія дзевяць гадоў колькасць жыхароў краіны скарацілася больш чым на 550 тысяч чалавек, а міграцыйны прыток склаў толькі 80 тысяч. Людзі ад'язджаюць жыць і працаваць за мяжу, што асабліва адчуваецца сёлета. Перад кіравнікамі прадпрыемстваў востра паўстала праблема забеспячэння вытворчасці кваліфікаванымі кадрамі, асабліва на рабочих спецыяльнасцях.

Што робіць для захавання сваіх кадраў, скажам, наша прадпрыемства? Летася яго вырчка складала 130 млрд рублёў, сёлета яна складзе 170 млрд. Сярэднегадавая выпрацоўка на аднаго работніка сёння роўная 114 тысячам долараў у эквіваленце, сярэдняя заробатная плата — 6,7 мільёна рублёў. Каб і надалей развівацца, праблему захавання і замацавання кадраў мы імкнёмся вырашаць комплексна, дзейнічаючы па трох асноўных кірунках, а менавіта: умовы працы, медыцынскае абслугоўванне, сацыяльны пакет і заробак.

Па-першае, усе працоўныя месцы на прадпрыемстве атэставаны і рэгулярна праводзіцца іх пераатэстацыя. Вызначаны даплаты і прадастаўлены дадатковыя водпускі (да 7 дзён) за шкodusнасць. Рабочыя і спецыялісты забяспечаны ўсім неабходнымі сродкамі індывідуальнай абароны, увесь час мадэрнізуюцца сістэмы, ад якіх залежыць бяспечнасць умоў працы — напрыклад, зрабілі рэканструкцыю сістэмы аспірацыі коштам 900 млн рублёў. Рэгулярна праводзім маніторынг працоўных месцаў, аплываем прафесійнае навучанне і павышэнне кваліфікацыі рабочых і служачых, абсталявалі ўсім неабходным пакой для прыёму ежы, штодзень забяспечваем людзей бутылкай вады...

Па-другое, за кошт прадпрыемства праводзіцца медыцынскае абследаванне ўсіх супрацоўнікаў, добраахвотнае страхаванне, а таксама штогадовае сезонная вакцынацыя. Восем работнікаў прадпрыемства прайшлі спецыяльную падрыхтоўку па аказанні першай дапамогі ў выпадку ўзнікнення надзвычайных сітуацый — яны могуць зрабіць штучнае дыханне, памераць ціск і г.д. Мы — першае і пакуль адзінае прадпрыемства немыдцынскага профілю ў краіне, якое зрабіла гэта.

Па-трэцяе, сацыяльны пакет. У нас матэрыяльная дапамога ў памеры 30 базавых велічын (пры стажы работы да 3 гадоў) і 60 базавых велічын (пры стажы больш за 3 гады) выплачваецца пры нараджэнні дзіцця, рэгістрацыі шлюбу, патрэбе ў спецыялізацыі, няшчасных выпадках. Ёсць надбаўкі за бесперапынны стаж, ёсць дадатковыя аплатныя водпускі ў сувязі з рэгістрацыяй шлюбу, нараджэннем дзіцяці, уступленнем дзяцей у шлюб, пачаткам навучнага года (калі дзеці ідуць у 1—4 класы) і г.д. Дастануем сваіх работнікаў да працы і працаў і назад бягдана або кампенсуем ім кошт праезду, аплываем 75 працэнтаў харчавання, а таксама спартыўна-аздаравальныя заняткі, робім падарункі да святаў, дадаткова прэміруем па выніках года...

Але, нягледзячы на ўсе гэтыя намаганні, «цяжучасць» персаналу застаецца для нас праблемай. Яе сярэдні ўзровень з 2006 па 2010 год склаў 67% сярод рабочых і 25% сярод служачых. І хоць сёлета сітуацыя крыху стабілізавалася, трывожная тэндэнцыя захоўваецца. На жаль, ёсць выпадкі з'яўлення ў прагульі, з'яўлення на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'яняння... Сёння людзей ужо не хваляе запіс у працоўнай кніжцы, яны не баяцца страціць працу, таму што прапаноў аб працяглам дакладанні на рынку дастаткова. Людзі сыходзяць нават не туды, дзе ім больш плацяць, а туды, дзе менш патрабуюць, дзе нізка дысцыпліна і такі ж нізкі ўзровень адказнасці.

Што ў гэтай сітуацыі трэба, на мой погляд, рабіць? На ўзроўні прадпрыемстваў — ствараць умовы ў першую чаргу для тых, хто хоча працаваць і зарабляць, а не «сядзецца» на зарплате; адмаўляцца ад кампрамісаў з супрацоўнікамі па пытаннях аховы працы і тэхнікі бяспекі; зрабіць больш жорсткай працоўную дысцыпліну; увесці практыку рэкамендацыйных пісьмаў з папярэдняга месца працы.

На ўзроўні дзяржавы — неабходна перагледзець падыходы да сацыяльнага забеспячэння і пачаць планамерную працу па выкараненні ўтрыманства і ўтрыманскіх настрояў у грамадстве; выпрацоўваць устойлівую патрэбу ў працы, пачынаючы яшчэ са школы, як гэта практыкуецца цяпер у Мінскай вобласці; ствараць умовы для павышэння кваліфікацыі, адкрываць спецыяльныя навуцальныя цэнтры (мы за свае грошы адкрылі такі цэнтр у Барысаве і збіраемся адкрыць яшчэ адзін — у Салігорску)... Увогуле, пачынаць выхоўваць патрэбу ў працы неабходна тады, калі чалавек, выказваючыся фігуральна, яшчэ ляжыць папярочку лаўкі — з маленства. А ў нас выхоўваецца толькі ўстойлівае патрэба адпачынку. А дзе адпачынаць — там часта выпіўка...

Таму адным з галоўных кірункаў у барацьбе за працоўныя рэсурсы лічу далейшае абмежаванне абароту алкаголю, асабліва танных спіртных напояў нізкай якасці. Захады, якія ўжо ініцыявала Мінская вобласць, неабходна пашыраць. Яны не «падрываюць эканоміку», як магчыма, нейкае падаецца, а выратаваюць яе. Сёння Беларусь і так займае незаздорнае 10-е месца сярод 180 краін па колькасці ўжыванага алкаголю на душу насельніцтва. Размова ідзе ўжо не толькі і не столькі пра захаванне працоўных рэсурсаў, колькі пра захаванне нацыі ўвогуле. Таму барацьба з алкагалізацыяй грамадства павінна быць жорсткай і бескампраміснай.

Наталля КАРПЕНКА.

ГАНДЛЁВЫ ВОСЕНЬСКІ РОСКВІТ

Каля 1,5 мільёна долараў — такую суму склаў рознічны тавараабарот на «Дажынках-2012» у Горках.

Ва ўпраўленні гандлю Магілёўскага аблвыканкама адзначалі, што гэта падобна на месячны тавараабарот невялікага сельскага раёна. І было яшчэ больш, калі б у першы дзень восеньскага свята не было дажджу.

Затое вельмі ўдаўся ў Горках «Піўны фэст» з удзелам усіх буйных броварных кампаній Беларусі. У 15 піўных рэстаранах прадалі некалькі дзясяткаў тысяч літраў піва. За адзін дзень гэта добры вынік. Дзіўна, але на «Піўным фэсце» прадалі за дзень больш рыбы, чым у рыбных гандлёвых радах.

Адначасна Магілёўская вобласць настолькі прапросіць не хаваць кашалькі, а несяць заробленыя грошы на восення кірмашы, якія традыцыйна распачаліся ў рэгіёне — ва ўсіх гарадах і раёнах. Кірмашы адбываюцца ў выхадныя дні, і там сельгасвытворцы прапаноўваюць сваю прадукцыю па прымальным цэнах. Бульба, садавіна і гародніна, саджанцы, насенне — усё гэта можна набыць з запас на зіму. Акрамя гэтага, у Магілёве на кастрычнік запланаваны спецыялізаваныя кірмашы і кірмашы.

Ілона ІВАНОВА.

«ТРЭБА ПЛАНКУ ЎЗНІМАЦЬ ВЫШЭЙ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
— Марына Андрэяўна, не сакрат, што ў кожнай вёсцы ёсць людзі, якіх карэктна называюць сацыяльна-небяспечнымі...

— Такіх зусім мала ў тых гаспадарках, якія маюць добрыя эканамічныя паказчыкі. Няма іх і на тых тэрыторыях, дзе вядзецца актыўная грамадская работа. А калі сумясяць першае і другое, калі кіраўнік гаспадаркі і старшыня сельскага Савета працуюць у адной запражцы і глыбока вывучаюць праблему — наўнясць такіх сем'яў будзе зведзена да мінімуму. Імі ж пастаянна трэба займацца яшчэ да таго, як іх глыбока зацягне ў дырыгу.

— Як вы лічыце, кадры ўсё вырашаюць?

— У нас добра арганізавана сістэма навучання кадраў мясцовых Саветаў. Дарэчы, тут таксама выкарыстоўваецца інтэнсіўны абмен вопытам непасрэдна на месцы. Напрыклад, кіраўнікі сельсаветаў з Брагінскага і Хойніцкага раёнаў на працягу светлага дня паказваюць адзін аднаму работу ў сваіх населеных пунктах. У першай палове дня працуюць у аднаго, а потым тым жа складам пераезджаюць да другога. Потым падводзяць вынікі. Наступны раз географія мяняецца, і такім чынам станючы вопыт становіцца вядомым многім кіраўнікам сельсаветаў. Потым, калі падводзім вынікі, разважаем, што яшчэ не зроблена, што лепш, што горш. Выстаўляем адзінкі: высокі ўзровень, дастатковы ці здавальняльны. Не ўсім падабаецца такая сістэма, бо ўсе хочучы быць першымі, але ж кожнаму ёсць да чаго імкнуцца. Ёсць дух спаборніцтва, што людзей таксама стымулюе. Ну а абласны Савет дэпутатаў на аснове інфармацыі, прадстаўленай раённымі Саветамі, вызначае рэйтынг кожнага з сельсаветаў. У нас штомесяц прадводзяцца пасяджэнні старшын раённых Саветаў. Загадзя вызначаем, у якім раёне пройдзе абмен вопытам. Паглядзелі, як у іншых, — гавораць: мы таксама можам. Менавіта таму заўсёды трэба ўзнімаць планку вышэй і вышэй.

— Асабісты прыклад, вядома ж — самы лепшы настаўнік...

— Сапраўды. Калі я бываю ў сельскіх Саветах, заўсёды прашу старшыню паказаць іх асабісты дом. Цікава, які ўзор ён для іншых уяўляе? Нядаўна была ў Лоеўскім раёне, старшыня Ручаўскага сельскага Савета Валяціна Краўчанка паказала свой дом. Ён далёка не новы, але ж вельмі дагледжаны, прыгожы. Я стаяла і любавалася ім. Дарэчы, паступова многія людзі свае дамы прыводзяць у парадак, а мы вызначаем лепшыя сядзібы, лепшыя падворкі. Заўсёды кажу — калі складана адразу ўвесці дом пафарбаваць, пафарбуйце хаця б вокны. Але ж трэба рухацца. Сёння да гэтай работы падключваюцца яшчэ і прафсаюзы. Трэба ж заахоўваць і працуючых, і тых, хто знаходзіцца на заслужаным адпачынку.

СИТУАЦЫЯ

КОШКІН ДОМ... У ХРУШЧОЎЦЫ

Калі б у Віцебску праводзілі конкурс на самы праблемны дом, думаю, дом № 11 па вуліцы Лазо адназначна стаў бы «залатым прызёрам»

Нядаўна, напрыклад, жыхараў верхніх паверхаў заліло ў выніку таго, што дах, які рамантуецца, не вытрымаў выпрабавання дажджамі. А яшчэ раней адзін з жылцоў пасяліў у сваёй кватэры каля 20 кошак (пра гэта ў «Звяздзе» пару гадоў таму быў надрукаваны артыкул). Прайшоў час, але нічога ў лепшы бок не змянілася. Па-ранейшаму з 3-за мноства кошак у асобна ўзятай кватэры пакутуюць жылцы некалькіх пад'ездаў.

— Пасля нашай калектыўнай скаргі ў 2010 годзе ў Дзяржкантроль імяны жылыва-эксплуатацыйнага ўчастка былі вывезены два прыпыскі смецця з кватэры жылца нашага дома: мэбля, якая развалілася, матрацы, якія кішэлі прасамі і іншы бруд. З Віцебскай гарадскоў ЖКГ, куды была перанакіравана скарга, мы атрымалі адказ: «У цэпершні час работнікі ЖЭУ-14 сумесна са сваякімі (азначанага жылца)... кватэра № 83 ачышчана ад бытавога смецця, старой мэблі і падрыхтавана да касметычнага рамонту. У кватэры знаходзяцца дзве свойскія жывёліны, астатнія жывёлы вывезены, — расказвае чытачка, якая зноў, як і два гады таму, звярнулася ў карпункт «Звязды». — Аднак яны адрапартавалі, не правяршышы сітуацыю. Так, смецце вывезлі, аднак жывёл — іх каля 20 — ніхто нікуды не вывёзлі».

Паводле слоў суседзёў гаспадары праблемнай кватэры, сітуацыя і сёння не змянілася. Ён ходзіць па сметніках, носіць у свой 3-пакаёвы «прытулак для каткоў» скрынкі, выціскае імі падлогі. Але ніхто не бачыў, каб ён выносіў смецце, якое назапашваецца зноў.

ВЁСКА... НА ПАМЯЦЬ

Вёска Саўна на ўсходнім памежжы ўжо даўно няма, але памяць пра яе застаецца. І не толькі ў душах людзей, але літаральна ў граніце.

Саўна месцілася ў Клімавіцкім раёне, у 1,5 км ад беларуска-расійскай мяжы. Менавіта месцілася — у мінулым часе, таму што яшчэ дзесяць гадоў таму, калі з'ехаў апошні жыхар, вёску знялі з афіцыйнага ўліку і яна знікла з карты Клімавіцкага раёна.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»

Галоўны рэдактар: КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. Адказная за выпуск: КАРПЕНКА Н.У.

Граматскі савет: НАВІЦКІ Г.В., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; БАЙКОУ В.М., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; АЦЯСАЎ А.А., старшыня

Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў; СЦЕПАНЕНКА А.М., адказны сакратар Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Саўеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь; ПРЭДКА С.У., старшыня Ваўкавыскага раёнага Савета дэпутатаў.

АДРАС: РЭДАКЦЫЯ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмялёўскага, 10-а.

Тэлефон: 292 44 12; факс: 292 44 13; электронная пошта: info@zvzyazda.minsk.by

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 26.149. Нумар падпісанні ў 19.30 2 кастрычніка 2012 года.

МАЛЫ БІЗНЭС

Не ўсё вымяраецца грашыма Аксана Хмялеўская і яе Алімп

На тэрыторыі Міханавіцкага сельсавета дзейнічае свой савет прадпрымальнікаў. Менавіта гэтае грамадскае фарміраванне вырашае пытанні, звязаныя з развіццём малага бізнэсу рэгіёна. Акрамя таго, яго ўдзельнікі шмат увагі надаюць добраўпарадкаванню населенага пункта і матэрыяльнай падтрымцы тых, хто ў ёй мае пільную патрэбу. З дня стварэння добраахвотнае грамадскае аб'яднанне ўзначальвае Аксана Хмялеўская.

Аксана Леанідаўна аказалася на дзіва сціплым чалавекам.

— Так, структура пры сельвканкам працуе ўжо больш за пяць гадоў. Але тут няма маёй заслугі: створана яна па ініцыятыве старшыні сельскага Савета Свята-Ільяўскага сельскага Савета Святланы Уладзіміраўны Давальцовай.

Бацькі Аксаны Хмялеўскай пераехалі з Гродна ў Міханавічы, калі дзяўчынец было пяць гадоў, але мая суразмоўца кажа: «Я карэнная жыхарка, нават не ўяўляю іншага месца жыхарства».

Шаснаццаці гадоў таму яна зарэгістравалася ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка, каб пачаць уласны бізнэс. «На той час амаль што нічога не разумела ні ў эканоміцы, ні ў фінансах, — прызналася яна. — Але вырашыла набыць невялікі будынак, які прадаваўся, пад краму. Разуменьне, паралельна даваўся ўнікаць у справу і вучыцца. І з цягам часу ўсё атрымалася».

У Аксаны Хмялеўскай зараз не толькі прадуктовы гандлёвы пункт, але і двалі вядома ў Міханавічах цырульня з гучнай назвай «Алімп», дзе прадугледжаны шмат якіх паслуг: ад стрыжкі і ўкладкі да нарочытных пазногцяў і веек. А хутка запрацуюць і саларыі. Невыпадка тут шмат пастаянных кліентаў. Адна з іх, Святлана, заўважыла, што не толькі якасць абслугоўвання прыцягвае суды, але і інтэр'ер, і прыватныя вонкавы выгляд будынка, і афармленне прыяглай да цырульні тэ-

рыторыі. Сапраўды, тут усюды кветкі, газоны зялёнай травы. Прыклад сваім работнікам у навядзенні парадку паказвае сама гаспадыня, якая не цураецца ўзяць у рукі рыдлёўку ці граблі.

— Менавіта старшыня сельскага Савета патрабуе, каб аб'екты ўтрымліваліся ў належным стане, былі добраўпарадкаваныя. Яе пазіцыю падтрымліваем і мы, мясцовыя прадпрымальнікі, і ўсяляк у гэтым садзейнічаем, — распавяла мая суразмоўца. — Па-першае, кожны член савета прадпрымальнікаў не дапусціць, каб на яго аб'ектах панавалі антысанітарыя і беспарадак. Акрамя таго, імкнёмся наводзіць парадак у пасёлку ў цэлым — не толькі пералічваем сродкі на добраўпарадкаванне, але і самі ўдзельнічаем у суботніках, прыбіраем мясцовы парк. Інакш якое ж меркаванне складзецца ў зямлякоў пра бізнэсоўцаў, калі не будзем даць пра свой населены пункт, пра тое, каб станаўліся ён больш утульным, камфортным.

Не скажу, што ў саўеце прадпрымальнікаў казачна багатыя людзі. Але яны знаходзяць магчымасць падтрымаць матэрыяльна тых, хто мае ў гэтым патрэбу: маламаёмасныя, шматдзетныя сем'і, дзяцей-сірот, дзяцей, якія аказаліся ў сацыяльна небяспечным становішчы. Не забываюць і пра ветэранаў вайны. На свята Перамогі ім — віншаванні, кветкі, прадуктовыя наборы. Нягледзячы на штотдзённыя клопаты, многія члены савета знаходзяць час асабіста наведаць пажылых людзей, уручыць падарункі, вырашыць іх бытавыя праблемы.

Як правіла, большасць суайчыннікаў лічаць дзелавых людзей асобамі жорсткімі і аб'якавымі, у якіх на мэдэ толькі грошы і прыбытак. Але гэтак распушчанае меркаванне аб'яраюць сваімі ўчынкамі члены мясцовага савета прадпрымальнікаў.

— Галоўны, калі можна так сказаць, набытак Аксаны Леанідаўны ў тым, што яна заўсёды імкнецца дапамагчы чалавеку. Гэта вельмі прыстойная і чужая чынства, — канстатуе Святлана Давальцова. — Пры гэтым яна ніколі не афішуе сваіх добрых учынкаў.

ЗДАРЭННІ ГРАНАТЫ, СНАРАД, МІНА — УСЁ ЗА АДЗІН ДЗЕНЬ

«Багатыр» выдаўся адзін з першых вераснёўскіх дзён на паведамленні пра знаходкі выбухаванебяспечных знаходак — «спадчыны» Вялікай Айчыннай вайны.

Як расказалі ў цэнтры прапаганды і навучання пры Мінскім абласным упраўленні МНС, напачатку грамадзяне падчас сельскагаспадарчых работ у полі паблізу вёскі Селішча Слуцкага раёна знайшлі прадмет, падобны на снарад. Так і аказалася — гэта быў 120-міліметровы артылерыйскі боепрыпас. Менш чым праз гадзіну падобны сігнал паступіў са Смалявіцкага раёна: зноў жа падчас сельскагаспадарчых работ каля вёскі Сасновая была знойдзена супрацьлятная міна. Праз нейкія тры гадзіны грамадзяне, што прагуляваліся па беразе ўздоўж ракі Сха ў Барысаве, знайшлі, як потым высветлілася, дзве ручныя гранаты часоў мінулай вайны. Усе знойдзеныя боепрыпасы былі знішчаны групамі размініравання.

СТРАХАР УПАЎ З ПЯЦІПАВЯРХОЎКІ

У Мінску пры правядзенні рамонтных работ з даху жыллага дома ўпаў рабочы.

— Здарэнне мела месца пасля 17 гадзін на вуліцы Чкалова. Пры правядзенні планавага капітальнага рамонту жыллага пяціпаверховага дома з даху адбылося падзенне на зямлю стражара таварыства з абмежаванай адказнасцю. Мужчыну было 46 гадоў, — сказаў старшы інспектар цэнтры прапаганды Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Алег Малевіч. — Брыгада хуткай медыцынскай дапамогі канстатвала смерць рабочага. Мяркуюць, прычынай трагедыі стала парушэнне тэхнікі беспякі пры правядзенні работ на даху дома.

Сяргей РАСОЛЬКА.

і іх нашчадкі. Іх сабраў Мікалай Крупнін: адшукаў па інтэрнэце, спысаў, запрасіў на ўрачыстую цырымонію. Потым у Макеевіцкім сельскім клубе для гасцей і мясцовых жыхароў прайшоў святочны канцэрт.

У Клімавіцкім райвыканкаме расказалі, што такая падзея адбылася ўпершыню. Падобная традыцыя звычайна існуе ў вёсках, якія аказаліся ў радыяцыйнай зоне пасля Чарнобыльскай аварыі і былі адселеныя. Аднак у гэтым выпадку помнік усталявалі звычайнай беларускай вёскай, якая проста знікла ў прастору пад ціскам часу і новых рэалій. І гэта вельмі кра-

нальна. Ілона ІВАНОВА.

рыторыі. Сапраўды, тут усюды кветкі, газоны зялёнай травы. Прыклад сваім работнікам у навядзенні парадку паказвае сама гаспадыня, якая не цураецца ўзяць у рукі рыдлёўку ці граблі.

— Менавіта старшыня сельскага Савета патрабуе, каб аб'екты ўтрымліваліся ў належным стане, былі добраўпарадкаваныя. Яе пазіцыю падтрымліваем і мы, мясцовыя прадпрымальнікі, і ўсяляк у гэтым садзейнічаем, — распавяла мая суразмоўца. — Па-першае, кожны член савета прадпрымальнікаў не дапусціць, каб на яго аб'ектах панавалі антысанітарыя і беспарадак. Акрамя таго, імкнёмся наводзіць парадак у пасёлку ў цэлым — не толькі пералічваем сродкі на добраўпарадкаванне, але і самі ўдзельнічаем у суботніках, прыбіраем мясцовы парк. Інакш якое ж меркаванне складзецца ў зямлякоў пра бізнэсоўцаў, калі не будзем даць пра свой населены пункт, пра тое, каб станаўліся ён больш утульным, камфортным.

Не скажу, што ў саўеце прадпрымальнікаў казачна багатыя людзі. Але яны знаходзяць магчымасць падтрымаць матэрыяльна тых, хто мае ў гэтым патрэбу: маламаёмасныя, шматдзетныя сем'і, дзяцей-сірот, дзяцей, якія аказаліся ў сацыяльна небяспечным становішчы. Не забываюць і пра ветэранаў вайны. На свята Перамогі ім — віншаванні, кветкі, прадуктовыя наборы. Нягледзячы на штотдзённыя клопаты, многія члены савета знаходзяць час асабіста наведаць пажылых людзей, уручыць падарункі, вырашыць іх бытавыя праблемы.

Як правіла, большасць суайчыннікаў лічаць дзелавых людзей асобамі жорсткімі і аб'якавымі, у якіх на мэдэ толькі грошы і прыбытак. Але гэтак распушчанае меркаванне аб'яраюць сваімі ўчынкамі члены мясцовага савета прадпрымальнікаў.

— Галоўны, калі можна так сказаць, набытак Аксаны Леанідаўны ў тым, што яна заўсёды імкнецца дапамагчы чалавеку. Гэта вельмі прыстойная і чужая чынства, — канстатуе Святлана Давальцова. — Пры гэтым яна ніколі не афішуе сваіх добрых учынкаў.

— Ды наглядзелася я на гэтых мужчын і жанчын, што таўкліся каля прылажка, страсалі апошнюю капежку на пляшку. Цяпер у мяне перад іх дзецьмі чыстае сумленне. Не ўсё вымяраецца грашыма, — да такой высновы прыйшла Аксана.

Тачыяна ЛАЗОЎСКАЯ.



Аксана ХМЯЛЕЎСКАЯ.

У Аксаны Хмялеўскай добрая сям'я, цудоўныя дзеці. Старэйшы сын атрымлівае вышэйшую адукацыю за мяжой. Малодшы вучыцца ў школе, захапляецца хакеем. Здавалася б, якая справа ёй, маладой, паспяховай «бізнэс-вумен» да дзяцей, бацькі якіх п'юць, ухільваюцца ад сваіх абавязкаў? Тым больш, што такіх малых бярэ пад апеку дзяржава. Але Аксана Леанідаўна не з тых, хто аб'якава назірае за трагедый збоку. Яна дапамагае дзецям чым можа, не разважае ні хвіліны, калі бачыць, што ў той ці іншай сям'і яны не маюць самага неабходнага.

Калісьці прадпрымальніца гандлявала не толькі прадуктамі, але і спіртнымі напоймі. Але потым алкаголь знік з паліцы крамы. Хаця цудоўна ведала: дзе гарэлка і «чарніла», там і таварызавот большы. Асабіста я раней не чула, каб дзелавы чалавек добраахвотна адмовіўся ад дадатковага прыбытку.

— Ды наглядзелася я на гэтых мужчын і жанчын, што таўкліся каля прылажка, страсалі апошнюю капежку на пляшку. Цяпер у мяне перад іх дзецьмі чыстае сумленне. Не ўсё вымяраецца грашыма, — да такой высновы прыйшла Аксана.

Тачыяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ІНІЦЫЯТЫВА ЗНІЗУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Асаблівацца Мачулішчаў у тым, што раней гэта быў закрыты гарадок, дзе парадак падтрымлівалі вайскоўцы. Асабовы склад, акрамя абслугоўвання аэрадрома, займаўся і добраўпарадкаваннем жыллага сектара. Цяпер жа Міністэрства абароны перадало пасёлак на баланс ЖКГ Мінскага раёна. У саміх Мачулішчах таксама ёсць жыллёвая рамонтна-эксплуатацыйная служба, але яна малапопулярная.

— Пры пасялковым выканкам мы стварылі камунальнае ўнітарнае прадпрыемства «Мачулішчы-Сэрвіс», якое паціху набірае абароты, — адзначыў Сяргей Сяргеевіч. — Калісьці такія структуры ў Мінскім раёне ўжо існавалі, але вырашана было іх ліквідаваць, а тэхніку перадаць камунальнікам. Цяпер жа іх аднавілі. Мы забралі назад трактар, прычэп, нанялі на працу некалькі рабочых. Плануем купіць інвентар для расчысткі вуліц ад снегу. Фарміраванне падпарадкоўваецца непасрэдна мне як старшын выканкама, і не трэба ісці на паклон да лабных арганізацый. Цяпер мы маем магчымасць сваімі сіламі наводзіць парадак на зямлі. І справы павінны зрушыцца з месца.

Мінскі раён даволі вялікі па тэрыторыі, а магутнасці жыллёва-камунальных службаў недастатковыя. Толькі для таго, каб перакінуць тэхніку ці мабільныя атрады з аднаго канца прыстальнага рэгіёна ў другі (а гэта 100 кіламетраў!), патрэбны час і пэўныя высілкі. Таму вырашана вярнуць КУПы на тэрыторыі сельскіх Саветаў. Яны будуць аказваць комплексныя паслугі насельніцтву ў апрацоўцы зямельных участкаў, рамонтце дамоў, агароджаў, падвозцы дроў, садзейнічаць камунальнікам у вывазе смецця, а таксама весці барацьбу з пуштазеллем, ачышчаць каналізацыйныя стокі.

— На сённяшні дзень у нас створана 15 КУПаў. А там, дзе сельсаветы невялікія, сфарміравалі адно прадпрыемства на некалькі ўчасткаў. Як паказвае мінулыя высны і лета, вынік ад іх дзейнасці ёсць, — распавёў старшыня Мінскага раёнага Савета дэпутатаў Канстанцін Ліхач.

Па словах Канстанціна Уладзіміравіча, сёлета зроблена шмат па добраўпарадкаванні, як у раёне, так і ў Мачулішчах. Створаны два жыллёва-будаўнічыя кааператывы, праведзена рэканструкцыя кацельні, цэплатрасы, перакладзена 2,5 кіла-

метра водаправодных сетак. Па вуліцы Маладзёжнай адрамантавана асфальтавая пакрыццё, на вуліцы Гвардзейскай — узезд у двары. Газіфікавана вёска Мачулішча, што ўваходзіць у склад пасёлка.

— Разам з тым не ўсе пытанні вырашаны, і людзі скардзіцца спраўдліва. Але вырашыць усё адразу, адначасова немагчыма, — канстатуе Канстанцін Ліхач. — Тым не менш вялікія планы і на наступны год. Мяркуюць рамоніт і добраўпарадкаванне дваровых тэрыторій, стварэнне гасцевых аўтастанцаў, асфальтаванне вуліцы Садовай, Лясная, Зялёная, Данная і іншых. Намечаны і капітальны рамоніт дахаў дамоў. Гэта першачарговыя неабходнасці, бо будаваліся

што датычыцца дзіцячага садка, то, па словах Сяргея Ціткава, ён вельмі патрэбны гарадскому пасёлку. Сённяшня дашкольная ўстанова не можа прыняць усіх ахвотных, а на чарзе аж 400 малых. Але ўжо ў будучым годзе праблема часткова вырашыцца з узяццём дзіцячага садка на 230 месцаў. Ужо ўжо адведзена зямля, рытуецца праектнае каштарыснае дакументацыя. З'явіцца ў Мачулішчах і сучасны гандлёвы цэнтр. Праўда, напачатку для аб'екта не зусім удала выбралі месца. Па патрабаванні грамадскасці яго перанеслі з зялёнай зоны.

— Старшыня аблвыканкама надае значную ўвагу развіццю як Мачулішчаў, так і ўсяго Мінскага раёна. У стадыі праектавання знаходзяцца пяць дзіцячых садкоў. У Мачулішчах уведзена ў дзеянне новая кацельня, якая вырапоўвае не толькі цёпла, але і электраэнергію. Такая ж з'явіцца і ў Заслаі, — распавёў Канстанцін Ліхач. — Так што пытанні, хоць і са складанасцямі, але вырашаюцца.

На думку Канстанціна Уладзіміравіча, адрозненне прыстальнага рэгіёна, у тым ліку і такіх паселішчаў, як Мачулішчы, у тым, што значная частка людзей працуе ў Мінску. І яны б хацелі жыць не горш, чым у горадзе. Таму з кожным годам іх прабаваанні ўзрастаюць, а раённым службам вельмі цяжка вырашыць усё адразу і адначасова з улікам таго, што вядзецца інтэнсіўнае жыллёвае будаўніцтва. Летас у увялі ў эксплуатацыю 250 тыс. квадратных метраў індывідуальнага жылля, а ў цэлым 450 тыс. «квадратаў». Значна разрастаюцца пасёлкі, асабліва такія, як Шчомясіла, Сёніца, Бараўляны. Толькі за два гады колькасць жыхароў Бараўлян павялічылася на 5 тысяч. А тым часам сацыяльная інфраструктура не паспявае за будаўнічым комплексам.

Тым не менш, трэба арганізаваць работы так, каб людзі адчувалі яка магца менш зьярзучанасці. Пра гэта яшчэ раз нагадаў мясцовым чыноўнікам на выязным прыёме грамадзян у Мачулішчах губернатар Міхась Барыс Батура і даручыў разабрацца ў кожнай канкрэтнай сітуацыі: як лепш упарадкаваць тратуары, вырашыць пытанне электразабеспячэння і будаўніцтва дарог да новабудуемых. «Усё парухана падчас работ павінна быць адноўлена», — даў даручэнне губернатар і паабяцаў асабіста праантраляваць выкананне яго даручэнняў.

«Жыхары дома па вуліцы Маладзёжнай не шкадуць, што адклінуліся на ініцыятыву камунальнікаў — зімой яны будуць менш плаціць за ацяпленне»

Вось жыхары дома па вуліцы Маладзёжнай не шкадуць, што адклінуліся на ініцыятыву камунальнікаў. Па-першае, укладзены ў гэтую справу сродкі хутка акупацца — зімой людзі будуць менш плаціць за ацяпленне.

Кантакты тэлефон: 292 44 12; e-mail: info@zvzyazda.minsk.by

Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Тыраж 26.149. Нумар падпісанні ў 19.30 2 кастрычніка 2012 года.

3 падгледжанага

КАМУ І КОЛЬКІ ЗА ЯБЛЫКІ НЕ ШКАДА?

Пацкавіцця цэнамі на яблыкі ў такі ўрадлівы на іх год захацелася пасля таго, як пачылася ў адным з мінскіх двароў бабулю, што збірала пад яблыняй чырвоныя паданкі. Трэба сказаць, што двор быў не прыватны, а значыць, і дрэва — «грамадскае». Яблыкі хоць і не падобныя да глянцавых і роўных, замежных, што ляжаць на паліцах супермаркетаў, але ж выгляд маюць даволі прыстойны. Парэзца ў пірог ці згрызці за прагладнем серыяла — акурот тое, што патрэбна. Хвілін праз сорак мяне чакала неверагоднае здзіўленне, бо бабуля з гэтымі яблыкамі давялося зноў пачаць сярод такіх жа прадавачак на мясцовым «стыхійным» рынку. Хто купіць яблыкі і колькі за іх заплаціць, калі сам жа гэтаж жа назбіраць зусім бясплатна? Але ж, на дзіва, куплялі...

Пачатку пацкавіцця коштам на яблыкі і іх асартыментам вырашыла ў звычайным гаспадарстве побач з домам. Ага, вось і беларускія яблыкі. Невялікія, чырванабокія, крыху прымятыя. Каштуюць 4 350 рублёў. Побач — чатыры гатункі пладоў і з Галандыі: і з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, і з Іспаніі. Гэтыя ляжаць без адзінай плямкі. І, адчуваю, паляжаць яшчэ доўга, бо каштуюць ад 15 да 27 тысяч рублёў.

Далей накіроўваюся ў які-сь супермаркет. У такіх месцах звычайна побач з яблычнымі скрынямі хочацца сфатаграфавана: такія ўжо яблыкі там прыгожыя! Тут з беларускім асартыментам справа лепшая. Тры з чатырох гатункаў на прылаўку — не замежныя, і, трэба сказаць, выгляд іх нічым не горшы за прывязаныя. Плады яблыкі і сакавіцы. У супермаркце кілаграм беларускіх яблыкаў каштуе ад 5,5 да 7,5 тысячы рублёў.

ЧЫМ БАГАТЫЯ?

У НАСЕЛЬНІЦТВА ЗАБІРАЮЦЬ ЛІШАК ЯБЛЫЧНАЙ СЫРАВІНЫ

70 кансерваў і вінаробчых арганізацый краіны ажыццяўляюць гэтымі днямі нарыхтоўку яблыкаў — для далейшай перапрацоўкі і вырабу неабходнай прадукцыі на працягу ўсяго года. Сёлета яблыкі ўраджалі, а таму некаторыя прадпрыемствы забіраюць ураджай у таго ж насельніцтва кругласучна, па кошыце ад 350 да 500 рублёў за кілаграм.

— Багаты ўраджай яблыкаў здараецца надзвычай рэдка, а таму сёлеты сезон — вялікая ўдача, бо нам важная сама магчымасць выбраць патрэбныя для нашай вытворчасці плады, — кажа дырэктар ААТ «Гама смаку» Надзея Пальчыньская. — Яблычная сыравіна для вырабу дзіцячага харчавання павінна мець адмысловую якасць. Мае значэнне і колькасць сухога рэчыва, і ступень спеласці пладоў, і іншае. Сёлета мы атрымалі тое, што неабходна. Вытворчасць яблычнага пюрэ-паўфабрыката для дзіцячага харчавання прадпрыемства пачало каля дзвюх тыдняў таму. Наш паўфабрыкат не змяшчае ніякіх кансервантаў — ён вырабляецца па спецыяльнай тэхналогіі, захоўваецца ў спецыяльнай тары да таго часу, калі спатрэбіцца для вытворчасці нашага асноўнага асартыменту...

Атрыманая сыравіна адразу накіроўваецца на перапрацоўку. На Гарадзэйскім, як і на «Гама смаку», адразу вырабляецца паўфабрыкат — шляхам імгненнага падагрэву і імгненнага ахалоджвання. Спецтэхналогія дазваляе дасягнуць асептычнага эфекту без прымянення кансервантаў. Надалей частка гэтага паўфабрыката пойдзе на выраб джэмаў ды канфічораў, а другая ў выглядзе падваркі (па сутнасці, гэта павіда, якое захоўваецца ў спецыяльных кардонных бочачках) — на прадпрыемствы, якія выпякаюць булкі, пірагі, слойкі і г.д. Канфічор Гарадзэйскага камбіната можна набываць і каштаваць смела. Ён падобны на той, які гаспадыня можа прыгатаваць у хатніх умовах. У прыгожай шклянцы — толькі натуральная ягада або фрукты, цукар, вадка, пекцін і лімонная кіслата. Абырковыя джэм можна таксама каштаваць без апасенняў. Абыркос купляецца ў замарожаным выглядзе, а потым перапрацоўваецца.

Дарэчы, прадпрыемства апошнім часам сур'ёзным чынам займаецца пасадкай уласнага прамысловага саду — пасаджана ўжо 44 га і яшчэ 70 га плануецца пасадзіць сёлета. Тут будуць не толькі яблыкі, але і парчка чырвоная і чорная, маліна, буюкі... Зразумела, што для буйной вытворчасці неабходна гарантаная стабільнасць у атрымліваць сыравіны. Уласны сад забяспечыць асноўную частку.

Варта нагадаць, што «Гама смаку» (да 2009 года — Клецкі кансервавы завод) перапрацоўвае самыя розныя ягады, фрукты і гародніну, якую нарыхтоўчыкі завода збіраюць як у сельгасвытворцаў, так і ў насельніцтва. Экзатычныя фрукты набываюцца, вядома, за мяжой (той жа персік — у Малдове), пасля чаго перапрацоўваюцца непасрэдна самімі прадпрыемствам. Моркву і капусту брочкалі, напрыклад, для завода вырошчваюць фермеры — па патрэбных паказчыках, без нітраў. Клецкі кансервавы яшчэ за савецкім часам займаўся менавіта дзіцячым харчаваннем, а таму добра ведае, што такое прадукцыя, за якую павінны быць спакойнымі бацькі. Дарэчы, нядаўна завод асаюй выпуск і мяснота дзіцячага асартыменту — раслінна-мяснота кансервы з ялавічынай, печаніно і курыцай. Надалей плануецца выпуск і рыбных кансерваў.

Атрыманая сыравіна адразу накіроўваецца на перапрацоўку. На Гарадзэйскім, як і на «Гама смаку», адразу вырабляецца паўфабрыкат — шляхам імгненнага падагрэву і імгненнага ахалоджвання. Спецтэхналогія дазваляе дасягнуць асептычнага эфекту без прымянення кансервантаў. Надалей частка гэтага паўфабрыката пойдзе на выраб джэмаў ды канфічораў, а другая ў выглядзе падваркі (па сутнасці, гэта павіда, якое захоўваецца ў спецыяльных кардонных бочачках) — на прадпрыемствы, якія выпякаюць булкі, пірагі, слойкі і г.д. Канфічор Гарадзэйскага камбіната можна набываць і каштаваць смела. Ён падобны на той, які гаспадыня можа прыгатаваць у хатніх умовах. У прыгожай шклянцы — толькі натуральная ягада або фрукты, цукар, вадка, пекцін і лімонная кіслата. Абырковыя джэм можна таксама каштаваць без апасенняў. Абыркос купляецца ў замарожаным выглядзе, а потым перапрацоўваецца.

Галоўны спецыяліст аддзела плодаагароднінай і крухмалапатачнай галіны канцэрна «Белдзяржхарчпрам» Алена Андрэева: — Асноўная задача, якая сёння ставіцца, — забраць лішак яблычнай сыравіны ў насельніцтва. Справа не ў тым, што ў краіне ёсць праблемы з сыравінай. Наадварот, сыравіна ёсць, і ставіцца задача загрузіць магчымасці перапрацоўчых прадпрыемстваў пад максімум, і ў першую чаргу — забраць усё, што вырашана. Заданне па нарыхтоўцы сыравіны даведзена прадпрыемствам вінаробчай і кансервавай галіні ўсёй формай уласнасці. Першапачаткова канцэрн планавалі забраць на перапрацоўку 195 тысяч тон пладова-ягаднай сыравіны. Аднак ужо зараз мы бачым, што возьмем у выніку каля 250 тысяч.

Аб сыравінай бяспеды думаюць і на другім магутным прадпрыемстве Мінскай вобласці. «Мы ўзялі 200 га зямлі ў арэнду, пасадзілі ўжо крыху клубніц — сабралі сёлета амаль 5 тон, 65 са 185 запланаваных гектараў яблыкаў, — кажа дырэктар ААТ «Гарадзэйскі цукровы камбінат» Міхаіл Кршталюк. — Пасадзім яшчэ 6 га маліны, 2,2 га буюкоў... Палюкі зараз адбываецца пэўная разарганізацыя і да Гарадзэйскага далучаецца былы Стаўбюцкі кансервавы (зараз ААТ «БелНатурПродукт»), то і на яго тэрыторыі таксама трэба будзе займацца тэмай развіцця ўласнага саду. Падобнага кшталту захадзі забяспечыць патрэбы завода ў ягадах і фруктах у цэлым дзвесці на 80 працэнтаў. Аднак астатняе мы павінны атрымаць з дапамогай фермераў і насельніцтва».

Галоўны спецыяліст аддзела плодаагароднінай і крухмалапатачнай галіны канцэрна «Белдзяржхарчпрам» Алена Андрэева: — Асноўная задача, якая сёння ставіцца, — забраць лішак яблычнай сыравіны ў насельніцтва. Справа не ў тым, што ў краіне ёсць праблемы з сыравінай. Наадварот, сыравіна ёсць, і ставіцца задача загрузіць магчымасці перапрацоўчых прадпрыемстваў пад максімум, і ў першую чаргу — забраць усё, што вырашана. Заданне па нарыхтоўцы сыравіны даведзена прадпрыемствам вінаробчай і кансервавай галіні ўсёй формай уласнасці. Першапачаткова канцэрн планавалі забраць на перапрацоўку 195 тысяч тон пладова-ягаднай сыравіны. Аднак ужо зараз мы бачым, што возьмем у выніку каля 250 тысяч.

На вялікі жаль, тое ж ААТ «Гама смаку» сёння працуе, што называецца, не ў роўных умовах. Уявіце сабе, што значыць ажыццяўляць вытворчы працэс, пачынаючы ад нарыхтоўкі сыравіны і перапрацоўкі. Між тым, згодна з нарматыўна-прававой базай нашай краіны, вырабам дзіцячага харчавання могуць займацца і займаюцца прадпрыемствы, якія не перапрацоўваюць сыравіну. Вядома, там вытрымліваюцца ўсе тэхналагічныя нормы, прадукцыя адпавядае належнай дакументацыі, але ж выраб прадукцыі з паўфабрыкатаў — гэта іншыя затраты, ды і іншы вынік. Работа з сыравінай дазваляе атрымаць больш высокі контроль якасці. Мы сёння кажам аб тым, што перапрацоўчыкі сыравіны патрэбны пэўныя льготы.

Сёння тры беларускія прадпрыемствы з 37-мі, што ёсць у кансервавай галіне, не працуюць з сыравінай, але ствараюць моцную канкурэнцыю. Мы вельмі ўдзячныя той частцы насельніцтва, якое з разуменнем ставіцца не толькі да працы-вырошчвання сваёй прадукцыі, але і загадзя звязваецца з прадпрыемствам-перапрацоўчыкам, папярэджае аб супраціўленні. Разам з тым, буйная вытворчасць не можа залежаць толькі ад насельніцтва. Хоць мы бярэм і будзем браць пладова-ягадную сыравіну ў насельніцтва. Тым не менш, 12 кансерваўных заводаў краіны будуць закладаць аб ужо закладзены ўласныя сады. Да 2015 года гэта будзе тэрыторыя ў 1700 га.

Сёння тры беларускія прадпрыемствы з 37-мі, што ёсць у кансервавай галіне, не працуюць з сыравінай, але ствараюць моцную канкурэнцыю. Мы вельмі ўдзячныя той частцы насельніцтва, якое з разуменнем ставіцца не толькі да працы-вырошчвання сваёй прадукцыі, але і загадзя звязваецца з прадпрыемствам-перапрацоўчыкам, папярэджае аб супраціўленні. Разам з тым, буйная вытворчасць не можа залежаць толькі ад насельніцтва. Хоць мы бярэм і будзем браць пладова-ягадную сыравіну ў насельніцтва. Тым не менш, 12 кансерваўных заводаў краіны будуць закладаць аб ужо закладзены ўласныя сады. Да 2015 года гэта будзе тэрыторыя ў 1700 га.

Сёння тры беларускія прадпрыемствы з 37-мі, што ёсць у кансервавай галіне, не працуюць з сыравінай, але ствараюць моцную канкурэнцыю. Мы вельмі ўдзячныя той частцы насельніцтва, якое з разуменнем ставіцца не толькі да працы-вырошчвання сваёй прадукцыі, але і загадзя звязваецца з прадпрыемствам-перапрацоўчыкам, папярэджае аб супраціўленні. Разам з тым, буйная вытворчасць не можа залежаць толькі ад насельніцтва. Хоць мы бярэм і будзем браць пладова-ягадную сыравіну ў насельніцтва. Тым не менш, 12 кансерваўных заводаў краіны будуць закладаць аб ужо закладзены ўласныя сады. Да 2015 года гэта будзе тэрыторыя ў 1700 га.

Святлана БАРЫСЕНКА.



Што яшчэ вырасла на агародах і ў лесе?

Дарэчы

Белкаапаюз таксама агучыў лічыбы па закупках у насельніцтва і нарыхтоўкі іншых відаў прадукцыі. Большыя аб'ёмы нарыхтоўкі сёлета датычацца не толькі яблыкаў.

Агуркі — 5,8 тысячы тон (на 35 працэнтаў больш у параўнанні з мінулымі годам).

Суніцы садовыя — 1,8 тысячы тон (у 2 разы больш).

Чарніцы — 5,5 тысячы тон (на 54 працэнтаў больш).

Таматы — 3 тысячы тон (на 15 працэнтаў больш).

Журавіны, брусніцы — 550 тон (нарыхтоўка працягваецца)

Ведай нашых!

Трохразовы абсалютны пераможца міжнародных алімпіяд школьнікаў па інфарматыцы Геннадз Караткевіч вырашыў атрымаць вышэйшую адукацыю не ў Беларусі. Месцам для свайго далейшага навучання ён абраў Санкт-Пецярбургскі нацыянальны даследчы ўніверсітэт інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі. Але напаследак ён заваяваў для беларускай школы яшчэ адзін залаты медаль на XXIV міжнароднай алімпіядзе школьнікаў, якая завяршылася 29 верасня ў Італіі.

Звычайна міжнародная алімпіада школьнікаў па інфарматыцы праводзіцца летам, але сёлета тэрміны яе правядзення былі пасунуты на верасень. Таму многія яе удзельнікі ўжо фактычна сталі студэнтамі ВНУ, у тым ліку і беларус Геннадз Караткевіч.

Каманда Беларусі другі год выступала ў нязвычайным складзе і паказала лепшы для нашай краіны вынік за ўвесь час сваёй уступленню на міжнародных алімпіадах школьнікаў па інфарматыцы



Геннадз Караткевіч, які да гэтага ўтрымліваў званне абсалютнага пераможцы тры гады запар, набраў 588 балаў з 600 магчымых і заняў другі радок у асабістым першыстве, хоць па выніках другога тура ў яго, як і ў будучага абсалютнага пераможцы, была таксама максімальная сума балаў. Трэцяе месца заняў кітайскі школьнік Yuzhou Gu. Тым не менш, свой удзел у міжнародных алімпіадах школьнікаў Геннадз завяршыў уладальнікам практычна ўсіх рэкордаў — і па колькасці абсалютных перамог (у яго іх тры), і па колькасці заваяваных залатых медалёў (6), і па агульнай колькасці медалёў (7). У 2006 годзе Гена заваяваў сярэбраны медаль.

Дарэчы, быць першым сярэдзінным гомельскім школьнікам Геннадз Караткевіч прызвычаўся з маленства. Прызёрар рэспубліканскай школы алімпіяды па інфарматыцы хлопчык стаў яшчэ ў пачатковай школе. А ва ўзросце 11 гадоў Гена стаў самым юным удзельнікам міжнароднай алімпіяды сярэдніх школьнікаў па інфарматыцы і самым юным пераможцам гэтых інтэлектуальных

спарбніцтваў: з першай жа спробы ён здолеў заваяваць сярэбраную ўзнагароду. Трэба патлумачыць, што ўзроставы цэнз для ўдзельнікаў алімпіяды складае 20 гадоў і на алімпіяду прыязджаюць, як правіла, выключна старшакласнікі.

У гэтым годзе ў алімпіядзе ўдзельнічалі 313 школьнікаў з 80 краін свету. Кожная краіна мела права выставіць чатыры удзельнікі. Па выніках спаборніцтваў было прысуджана 26 залатых, 52 сярэбраныя і 77 бронзавых медалёў. 3 залатым медалём вярнуўся дамоў і беларус Адам Бардашэвіч — у яго актыве 372 балы. «Сярэбра» заваяваў Уладзіслаў Падцёлкін, а «бронзу» — Сяргей Кулік. Такім чынам, у неафіцыйным камандным заліку зборная Беларусі заняла вельмі высокі шосты радок.

Трэба дадаць, што ўсе удзельнікі беларускай зборнай прадстаўлялі Гомельскую вобласць. Але калі пасля выступленняў школьнікаў з Гомеля на міжнародных спаборніцтвах ужо папседалі стаць традыцыйнымі, то пасля вышэйшага ўдзелу ў алімпіядзе па інфарматыцы школьнікаў з

Мазыра, безумоўна, з'яўляецца заслугай іх трэнера Аляксея Барунова.

Дарэчы, другі залаты медаліст сёлеты алімпіяды — Адам Бардашэвіч з Мазыра — таксама стаў студэнтам Санкт-Пецярбургскага нацыянальнага даследчага ўніверсітэта інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі. Можна меркаваць, што выбар хлопцаў быў не выпадковы: менавіта Санкт-Пецярбург лічыцца неафіцыйнай сталіцай расійскага праграмавання, а Санкт-Пецярбургскі ўніверсітэт інфармацыйных тэхналогій, механікі і оптыкі — лепшай ВНУ Расіі па падрыхтоўцы праграмістаў. Менавіта яго каманда з'яўляецца неадрааровым абсалютным чэмпіёнам свету па праграмаванні сярод студэнтаў. У 2012 годзе яны таксама святкавалі перамогу ў Варшаве на ACM-ICPC World Finals. У каманды праграмастаў Белдзяржуніверсітэта на гэтым чэмпіянаце быў сярэбраны медаль, а ў каманды БДУІР — бронзавы...

Між іншым, Геннадз Караткевіч і да сённяга а'дзеду ў Расію зусім не абмяжоўваўся выступленнем на «школьных узроўні» — ён вельмі паспяхова выступаў у адкрытых і студэнцкіх спаборніцтвах па праграмаванні. У прыватнасці, хлопек узначальвае як рэйтынг TopCoder (гэта спаборніцтва, у якіх удзельнічаюць практычна ўсе лідары спартыўнага праграмавання ў свеце), так і аналагічны рэйтынг Codeforces — расійскі праект, які па папулярнасці сярод спартыўных праграмістаў практычна не саступае TopCoder.

Таксама Геннадз стаў пераможцам рэгулярнага сезона ў VIII камандным Адкрытым кубку імя Панкрацьева па праграмаванні і заняў другі месца ў рэгулярным сезоне IX—XI кубкаў. Звычайна ў гэтых спаборніцтвах удзельнічаюць каманды па 3 чалавекі (у прыватнасці, пераможцы і прызёры студэнцкіх камандных чэмпіянатаў свету розных гадоў), а Гена Караткевіч удзельнічае на дыстанцыі, якая складаецца з некалькіх турніраў, у адзіночку абыгрываць машэйшыя каманды. Адным словам, ёсць надзея, што пра поспехі Гены Караткевіча мы яшчэ не раз пачуем.

Надзея НІКАЛАЕВА ■

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью информирует юридических и физических лиц о создании объекта долевого строительства

доставлении земельных участков, разрешении строительства.

Объект долевого строительства — 18-этажный многоквартирный жилой дом на 136 квартир в квартале улиц Воронянского — Жукоского — Быховской — Радичева.

Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1 этаже встроенных помещений общественного назначения, и встроенно-пристроенного 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 164 машино-места. Конструкция дома — каркасно-бетонная. Наружные стены из керамзит-бетонных блоков, внутренние перегородки — из керамзит-бетонных блоков и кирпичной кладки. Наружная отделка — окраска акриловой краской, облицовка бетонными плитками. Высота типовых жилых этажей — 2,7 м. Все подъезды оснащены мусоропроводами. Отделка квартир не осуществляется. Все квартиры имеют лоджии.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,

БІЗНЭС НА ПЕРАКРЫЖАВАННІ МЕЖАЎ

3 перспектывы супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі Беларусі, Расіі, Літвы і Польшчы, новымі магчымасцямі інвестыцый у эканоміку Гродна пазнаёміць ужо традыцыйна рэспубліканская выстава «Еўрагэбін «Нёман-2012», якая адбудзецца ў Гродне 16-17 верасня.

Сваю прадукцыю і прапановы па новых дзелавых кантактах прадставяць каля 150 прадпрыемстваў, а асобным раздзелам будзе тэматычная экспазіцыя «Гродзенчына турбрыстанная». Акрамя таго, у рамках выставы адбудзецца міжнародны інвестыцыйны форум «Гродна — горад на перакрываўванні межаў».

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Аўтамабіль як нагода для «знаёмства» можа каштаваць волі

Увечары 38-гадовае гандлёвае агенства са сталічных прадпрыемстваў вяртаўся дадому нецярпым. Калі праходзіў па завулку Клумава, убаць, што ў яго напрамку едзе аўтамабіль з жанчынай за рулём. Трэба знаёміцца з дамай, вырашыў грамадзянін.

«Кавалер» стаў перад капотам машыны і пачаў выкрыкваць на адрас жанчыны кампліменты і прапаноўвае аб знаёмстве. Кіроўца папрасіла незнаёмага сядзіць дарога, і той сапраўды даў ёй прыпаркавацца. Аднак пасля зноў аднавіў спробы завесці размову: прапанаваў паднесці да кватэры сумкі. Жанчына зноў адмовіла, — расказала прэс-афіцэр Партызанскага РУУС Г. Мінска Ганна Чыж-Лігаш. — Праз гадзінку яна са сваім сужэнцам сабралася з'ездзіць на аўтамабілі ў краму. У двары яны убачылі сваю машыну... з выбітым лабавым шклом, выраванымі шклошчышчальнікамі. Натуральна, гаспадары адрозны выклікалі міліцыю. А жанчына села ў машыну, куды адначасова з ёй падзеў... ндаўні «кавалер». Як пазней высветлілася, ён застаўся незадаволеным вынікам знаёмства і нагамі вышліў шкло ў аўтамабілі. Ён стаў чакаць уладальніцы — надзея ўсё ж такі наладзіць «кантакт».

Праўда, «знаёмства» няўрымсліва «кавалеры» давялося не з ёй, а з супрацоўнікамі следча-аператыўнай групы, якая прыбыла на месца. У дачыненні да хулігана заведзена кримінальная справа. Вынаватому пагражае да трох гадоў пазбаўлення волі.

Сяргей РАСОЛЬКА.




СТАЎКА — НА МАДЭРНИЗАЦЫЮ, НА РАЗВІЦЦЁ СЫРАВІННАЙ ЗОНЫ

ПРАДПРЫЕМСТВА, ЯКОЕ ДЫНАМІЧНА, УСТОЙЛІВА РАЗВІВАЕЦЦА, ПРАМЕ ДУБРУ ПЕРСПЕКТИВУ НА БУДУЧЫНЮ...
Так ахарактарызавалі ў Горацкім райвыканкаме ААТ «Малочныя горкі».
А пры гэтым таксама дадалі, што яшчэ на пачатку года гэтае прадпрыемства было стратным...



Зрэшты, падобнае становішча — стратнасці — не надта можа здзіўляць работнікаў малочнапрацоўчай галіны: яно характэрнае для многіх прадпрыемстваў у ёй, прычым часта з'яўляецца пэўна дыспропорцыя паміж закупачнымі цэнамі на малака, што купляецца ў сельскагаспадарчых арганізацыях, і адпукнымі цэнамі на малочную прадукцыю, якія адміністрацыяна рэгулююцца. І асабліва цяжка ад гэтых тых прадпрыемстваў, у аб'ёмах якіх вялікую долю займае натуральная малочная прадукцыя (так званая «цэльнамалочка»), што ідзе на ўнутраны рынак. Тым не менш, на «Малочныя горкі», як адзначана ўжо, адбыліся адчужальныя станаўчыя змены. У выніку чаго? Іх тут у першую чаргу звязваюць са з'яўленнем на заводзе новых уласнікаў, якія «прышлі ўсё ўз і надоўга» (36,93 працэнта акцыі прадпрыемства належыць Магілёўскаму аблвыканкаму, гэта значыць дзяржаве, астатняя ж, большая частка акцыі — у ўласнасці прыватных асоб), а разам з імі — і прыход новага кіраўніцтва.



Дырэктар ААТ «Малочныя горкі» Алег БЛЯЖКІ.

ня, а таксама пэўным структурным зрухам у працы на ўнутраны і знешні рынак (пра гэта — крыху ніжэй). «Малочныя горкі» істотна палепшылі не толькі свае вытворчыя, але і фінансавыя паказчыкі. За май—жнівень тут атрымалі 3,2 мільярда рублёў чыстага прыбытку і ў цэлым за 8 месяцаў таксама выйшлі на станоўчы баланс.

А цяпер — пра тую ж структурную зруку. Як ужо казалася, многія прадпрыемствы галіны працуюць са стратамі. І гэтая стратнасць датычыць менавіта працы на ўнутраным рынку. На «Малочныя горкі» страты ад рэалізацыі прадукцыі на ўнутраным рынку за 8 месяцаў (нагадаем: пры станоўчым у цэлым балансе за гэты ж перыяд) склалі больш за 7 мільярдаў рублёў (7610 мільёнаў); рэнтабельнасць прадукцыі, рэалізаванай на ўнутраным рынку, — мінус 17,3 працэнта. Адкуль тады станоўчы баланс? Гэта, напэўна, ужо добра зразумела — за кошт экспарту, прычым «Малочныя горкі» рэалізуюць за межы рэспублікі 76 працэнтаў сваёй прадукцыі, пераважна ў Расію. Экспарт у цэлым выгадны для прадпрыемства. Так, на экспартце яно заробіла прыбытку за тую ж 8 месяцаў у суме 11 647 мільё-



Падчас тэхналагічнага працэсу пры вырабе сыру.

тут з далейшым пашырэннем вытворчасці і істотным павелічэннем аб'ёму перапрацоўкі малака, а таксама з далейшай мадэрнізацыяй прадпрыемства.

У праграме развіцця прадпрыемства на перспектыву, якую распрацавалі яго новыя інвестары, першым пунктам запісана наступнае: развіццё сыравіннай зоны па вытворчасці малака шляхам рэалізацыі комплексу мерапрыемстваў. Словам, гэта цяпер для прадпрыемства адна з найбольш

гаспадаркам зоны, дапамагаюць ім у набыцці кормаўборачнай тэхнікі, насення і г.д. (згадаем пра тую ж складку: іх спецыяльна падрыхтавалі для таго, каб захаваць на іх для гаспадарак неабходныя матэрыялы, насенне і г.д.). За адпаведна ўкладанні ў гаспадаркі выступаюць самі прыватныя інвестары. У аснове ж усяго гэтага супрацоўніцтва ляжыць крэдытаванне гаспадарак за кошт «Малочных горак», асабліва тых, дзе ўзводзяцца новыя, сучасныя МТФ, прычым прадугледжана, што гаспадаркі за прадастаўлення крэдыты павінны праз пэўны час пачаць разлічвацца малаком. Як падкрэслівае дырэктар «Малочных горак» Алег Бляжкі, гаспадаркі ў выніку такога супрацоўніцтва

арганізацыя на ім новай сыравой вытворчасці. Варта тут жа зазначыць: падчас наведвання завода мы павывалі практычна ва ўсіх яго цэхах і на ўсіх яго ўчастках і можам меркаваць: у цэлым вытворчасць тут мае вельмі неаблаі ўзровень, а вось на конт сыравой вытворчасці гэта скажаць цяжка. У прынцыпе, не ўтойвалі гэта і на самім прадпрыемстве: «Стары цэх, дзе сыр робяць, не адпавядае сучаснаму ўзроўню». Адпаведна, арганізацыя новай сыравой вытворчасці з'яўляецца, па сутнасці, самай важнай задачай. Гэта ў выніку дазволіла б павялічыць выпуск масавых га-тункаў сыру да 20 тон за суткі, значна пашырыць яго асартымент, знізіць выдаткі сыравіны на яго вытворчасць, а адпаведна



— Якасць нашых вырабаў заўжды на высокім узроўні, — кажа начальнік тэхналагічнага аддзела адрытала акцыянернага таварыства «Малочныя горкі» Іна МОНЧЫКАВА.

Ад-нак вернемся да «Малочных горак». На жаль, рэалізацыю планаў па іх мадэрнізацыі не ўдаецца весці такім ж хуткімі тэмпамі, паколькі ўсе глабальныя мерапрыемствы ўзгадняюцца з аблвыканкамам, а гэта патрабуе значнага часу. У той жа час інвестар гатовы ўкладаць грошы, што пацвярджаецца і паспяховай рэалізацыяй ім іншых праектаў.

Між тым, час не церпіць. І асабліва прыспешвае ён у сувязі з уступленнем Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю. Можна чакаць, што на яе рынак прыйдзе больш танная малочная прадукцыя з іншых краін. Не хаваюць сваёй заклапочанасці такім развіццём падзей і на «Малочныя горкі». Больш жорсткая канкурэнцыя ў такім разе закране многіх, і пры гэтым не праіравае той, хто да яе лепей падрыхтаваўся, хто больш аператыўна будзе рэагаваць на ўсе змяненні рыначнай кан'юнктуры.



Сырабор Аляксандр ЛЮТКО.

спачатку давеўшы ўсё будаўніцтва тут да канца) і размясціць у ім асобныя вытворчыя ўчасткі, прамысловую зону, бытавыя памяшканні... Вельмі добрая мэта, бо спадчына ў такім вопытным выглядзе, як цяпер, вядома ж, нікому не патрэбна.

Вышэй ужо было зазначана: «Малочныя горкі» 76 працэнтаў сваёй прадукцыі экспартуюць, прычым пераважна ў Расію. Зразумела ўжо, што тут папярэдне вытрымалі сур'ёзныя праверкі расійскіх санітарных органаў на якасць і чысціню прадукцыі. На прадпрыемстве дзейнічаюць сістэма менеджменту якасці ІСО 9001 і сістэм НАСРР (адпаведнасць на патрабаванні бяспекі прадукцыі); прадпрыемства мае набыта абсталяваныя лабараторыі з добра наладжаным у іх кантролем як малака, якое паступае з гаспадарак (прычым яно вельмі строга кантралюецца на наяўнасць у ім антыбіётыкаў — нагадаем: гэта ў свой час з'явілася прычынай адмянення расійскага боку ад супрацоўніцтва з асобнымі перапрацоўчымі прадпрыемствамі рэспублікі). Нядаўна «Малочныя горкі» заключылі дагавор камісіі з вядомай беларускай кампаніяй «Слаўфуд» (яна займаецца рэалізацыяй) і выпускае для яе прадукцыю пад гандлёвай маркай «Славяна». «Малочныя горкі» маюць шэраг узнагарод за сваю прадукцыю з прэстыжных міжнародных выставак... Усё гэта сведчыць пра тое, што «Малочныя горкі» маюць неаблаі стартыя ўмовы для свайго далейшага развіцця.

— А гапоўнае, людзі паверылі ва ўсе гэтыя добрыя змены; тыя ж, хто некалі звольніўся, пачалі вяртацца на завод, — падкрэсліваў Алег Бляжкі. — Яшчэ сёлета каля 40 чалавек тут мелі заработную плату, якая была ніжэйшая за мінімальную; цяпер жа, за апошні месяц, яна скла-ла ў сярэднім каля 3900 тысяч рублёў. На заводзе намячана пабудавач бытавыя памяшканні (цяпер многім даводзіцца туліцца дзе папала), узводзіцца новыя фірмовыя магазін непасрэдна пры заводзе, а ўсіх іх у Горках — тры, пачынаем будаваць сталовую для сваіх работнікаў... Адным словам, мы ўжо няблага развіваемся па ўсіх кірунках, і менавіта далейшае развіццё можа быць залогам нашай далейшай паспяховай работы.

Іван БАРАНОЎСКІ.
 Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Што зроблена тут для пера-адолення ўжо адзначанага становішча, прычым за гэты невядліч час (новая каманда з'явілася з красавіка)? Аднак спачатку пра тое, што ўяўляюць сабой «Малочныя горкі», што тут выпускаюць. Гэта — прыкладна сярэдняе па аб'ёмах перапрацоўкі малака прадпрыемства (цяпер на ім перапрацоўваецца каля 130 тон за суткі), а выпускаюць на ім усё віды натуральнай малочнай прадукцыі (пастэрызаванае малака, кефір, смятану, тварог), а таксама масла, сыры (вытворчасць сыру займае пераважную долю ў аб'ёмах), казеін; зусім нядаўна, каля двух месяцаў таму, наладжаны выпуск заменнікаў натуральнага малака.

Новая каманда вельмі энергічна ўзялася за вывад прадпрыемства з эканамічна-нага туліка, за тэхнічнае абнаўленне вытворчасці, павышэнне яе эфектыўнасці. За красавік—жнівень было набыта новае імпартае абсталяванне для вытворчасці сыру: 3 ванны па 10 тон, 6 тунэльных прэсаў са спадарожным абсталяваннем, лазерны маркератар для нанясення інфармацыі на сырныя гапоўкі і іншае абсталяванне; былі таксама выкананы будаўнічыя работы па павелічэнні рабочай зоны ў сырным цэху і па больш рацыянальнай арганізацыі тэхпрацэсу ў ім. Усё гэта ў выніку дазволіла павялічыць выпуск сыравой прадукцыі за суткі з 6,5 да 10 тон. Пры гэтым за чатыры апошнія месяцы яе выраблена амаль удвая больш, чым за студзень—красавік. На прадпрыемстве таксама мадэрнізавалі свае цэхі па вытворчасці масла і смятаны, што, зноў-такі, прывяло да павелічэння аб'ёму. Напрыклад, вытворчасць смятаны павялічылася з 2,5 тony за суткі да 9 тон, гэта, у сваю чаргу, пашырыла магчымасці экспарту, пра што будзе сказана ніжэй. А яшчэ выканалі рамонтныя работы на многіх іншых аб'ектах, у тым ліку адрамантавалі склады для работы з сельскагаспадарчымі прадуктамі (гэты кірунак, работа з сельскагаспадарчымі прадуктамі, з'яўляецца для «Малочных горак» не менш важным, чым непасрэдна вытворчасць прадукцыі). Вышэй ужо было зазначана, што новыя інвестары прыйшлі на горацкае малакапрацоўчае прадпрыемства ўсё ўз і надоўга. Пра гэта ж пэўным чынам можа сведчыць і структура іх першых укладанняў у прадпрыемства: на рамонт і абнаўленне, скажам так, яго дапаможных аб'ектаў, іх добраўпарадкаванне (рамонт дахаў і г.д.) сродкаў укладзена нават больш, чым непасрэдна на інвестыцыі па тэхнічнай мадэрнізацыі вытворчасці — гэтыя сумы склалі, адпаведна, 2073 мільёны рублёў і 1628 мільёнаў.

Дзякуючы рэканструкцыі цэху і ўстаноўцы ў іх новага, больш эфектыўнага абсталяван-



Майстар Наталля СТРАМУЖОЎСКАЯ аглядае сыр, падрыхтаваны да ўпакоўкі.

наў рублёў, а рэнтабельнасць па экспартце склала 13,4 працэнта. Экспартуецца «Малочныя горкі» сырыны прадукт, смятану, іншую прадукцыю. Вышэй гаварылася пра мадэрнізацыю на прадпрыемстве вытворчасці смятаны, яе ў выніку сталі вырабляць болей, і частку гэтых дадатковых аб'ёмаў з задавальненнем узалі ў Смаленску: экспартвалася 1,5 тony за месяц, цяпер экспартуецца 2,5 тony. «Малочныя горкі» экспартуюць сваю прадукцыю не толькі ў Смаленск, але і ў Вялікія Лукі, плануюць вярнуць у шэраг сваіх партнёраў Бранск, у які экспартвалі некалі раней. Гэта, па выказванні дырэктара прадпрыемства Алега Бляжкі, першы пояс Расіі на экспартце, а мяркуецца асабліва і другі, у прыватнасці, Маскву, Піцер.

Аднак гэтыя планы па асва-енні новых рынкаў звязваюцца з важных задач. Тут ужо цяпер маглі б перапрацоўваць за суткі да 200 тон малака, але апошняга, як зразумела ўжо, не хапае. У Горацкім раёне налічваецца 10 гаспадарак, 9 з іх прадаюць сваё малака на «Малочныя горкі», у 10-й жа, вучэбнай гаспадарцы сельгаскадэміі, яго забірае магілёўская «Бабушкіна крынка». Дарчы, вучэбная гаспадарка сельгаскадэміі мае і найбольш вольныя малочны вал. Чаму такім чынам складалася размер-каванне сыравіннай зоны, можа на толькі здагадацца (на саміх «Малочных горках» асцярожна заўважаюць: напэўна, прадпрыемству «Бабушкіна крынка» аддаюць у вобласці большую перавагу). Аднак што збіраюцца рабіць на «Малочныя горкі» (ужо робяць?) на развіцці сваёй сыравіннай зоны? Тут наладзілі самае цеснае супрацоўніцтва з

На ўчастку, дзе ўстаноўлена новае абсталяванне, працую апаратычны пастэрызацыі ірына СУПРЫНОЎСКАЯ.

Работніца Іна ПАШТОВАЯ і Таццяна ЛАЗІЧНАЯ.



маюць немалую выгаду: напрыклад, пры атрыманні мільярда рублёў эканоміць, калі мець на ўвазе цяперашнія працэнты па банкахіх крэдытах, да 200 мільёнаў. Якая выгада самога прадпрыемства?

— Ну, а мы ў выніку лепш замацоўваем за сабой гэты гаспадаркі як партнёраў, яны палпаюць на сваіх новых фермах якасць малака, змяняюць яго страты. На старых фермах, як бы на іх ні даглядалі жывёл, той жа колькасці і якасці атрымаць, па сутнасці, нельга, — падкрэсліваў Алег Бляжкі.

Тут жа варта нагадаць: за 2011—2012 гады ў гаспадарках раёна заплававана ўзвэсць 8 новых, сучасных МТФ, 4 МТФ — рэканструявалі.

Праграма таксама прадугледжвае далейшую мадэрнізацыю. На заводзе плануецца ўжо ў хуткім часе арганізаваць вытворчасць па згушчэнні сыраваткі, прычым ужо цяпер рыхтуецца і адпаведнае абсталяванне. «Гэта будзе наш першы вялікі праект», — падкрэсліваў на прадпрыемстве. Прычым арганізацыя вытворчасці па згушчэнні сыраваткі — гэта толькі першы этап адпаведнай работы, у далейшым жа плануецца наладзіць і яе сушыку (перамовы аб набыцці адпаведнага абсталявання вядуцца са славацкай фірмай). «Наша мэта — мець поўнацэннае безадходнае вытворчасці і ні ад каго ў гэтым плане не залежаць», — падкрэсліваў кіраўнік прадпрыемства... У планах на бліжэйшы час таксама набыццё ўлакоўчальнай лініі тэтра-пак па разліве малака ў пэкетны ад 200 мл да 1 літра. Пры гэтым у далейшым, як падкрэсліваў кіраўнік, на гэтай лініі можна будзе наладзіць і разліў сокаў.



Прадпрыемства плануе набыць сучаснае мембраннае абсталяванне сыравіны — сыраваткі, што дазволіць выключыць нават мінімальнае ўздзеянне вытворчасці на экалагічнае асяроддзе, а таксама павялічыць глыбіню перапрацоўкі малака шляхам выдзялення з гэтай другаснай сыравіны сыраваткачнага бялку, лактозы, мінеральных соляў і іншых важных і карысных кампанентаў. У выніку можна будзе наладзіць вытворчасць спецыялізаваных прадуктаў харчавання для дзіцяці, спартсменаў, людзей сталага ўзросту. Падобнай вытворчасці ў рэспубліцы цяпер не існуе.

— і сабекошт (цяпер кошт сыравіны ў сабекошце гэтай прадукцыі займае 70—75 працэнтаў). Для новай вытворчасці плануецца набыць сучаснае аўтаматычную лінію па вырабе сыру, выкарстанне якой дазволіла б не толькі нарасціць аб'ём, але і практычна поўнацэнна выключыць з тэхпрацэсу так званы чалавечы фактар, а гэта ўжо істотны крок да новай якасці. У цэлым, з улікам усіх мерапрыемстваў, інвестары, новыя ўласнікі завода, гатовы ўкладзіць у яго далейшае развіццё 136 мільярдаў рублёў.

Тут жа неабходна адзначыць, што група кампаній, у якую ўваходзіць і кампанія-ўладальніца горацкага завода, на цяперашні час паспяхова рэалізуе і іншыя праекты, у тым ліку ў Магілёўскай вобласці. Размова ідзе, напрыклад, аб стварэнні ў вобласці прадпрыемства па перапрацоўцы агародніны, у развіццё якога ўжо ўкладзена значная сума інвестыцый, створаны новыя працоўныя месцы; поўнацэнна завяршыць гэты праект плануецца да канца года.

З далёкага 1917 года пачынае сваю гісторыю горацкі завод: 95 гадоў спаўняецца яго сёлета (нашы аднагодкі: газеце, нагадаем, сёлета таксама споўнілася 95). Але зусім не адчуваецца гэтага сталага ўзросту прадпрыемства на ім самім. Ужо адзначаюць сучасны тэхнічны ўзровень яго вытворчых участкаў і цэху (акрамя сыравой вытворчасці). Акуратна выглядае добра дагледжаная тэрыторыя (дарэчы, з прыгожымі зялёнымі прысадамі); працаўнікі завода нямаюць пашчыравалі над тым, каб надаць яго прывабнае вонкавае аблічча (Горкі сёлета, нагадаем, прымаюць рэспубліканскія «Дажынікі», і гэта з'явілася для завадчан дадатковым стымулам па навадзенні на прадпрыемстве і вакол яго больш узорагна парадку)... На тэрыторыі прадпрыемства, якая, дарэчы, займае каля 5 гектараў, выягнута ў даўжыню вялізнае збудаванне (сцены ды дах), пустыя праёмы якога нагадалі, што яно някім чынам не выкарыстоўваецца. «Спадчына са вецкай эпохі, — патлумачылі на

УНП 700101290

ААТ «Малочныя горкі»

213410, Магілёўская вобласць, г. Горкі, вул. Міра, 19.

Тэл. 8 (0 375 2233) 5 19 43, 5 20 16, 6 10 92.

e-mail: gorkimz@tut.by

http://www.milkhills.by



Фасоўшчыца смятаны ірына КАЗЛОВІЧ.



■ Поруч з тэхналогіямі

ДА ЖЫЦЦЯ ВЯРТАЮЧЫ КРЫНІЦУ. ДРУКАВАНАГА СЛОВА

Букіністычныя крамы дагэтуль застаюцца запатрабаванымі

ганаровым месцы (*смяецца*). Зараз гэтым экзэмплярам цікавіцца Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Падобнае выданне далёка не адзінае, у нас хапае антыкварыята, — дадае Святлана, паказваючы ў паўвядзенае яшчэ некалькі прыгожа аздобленых кніг.

Атмасфера ў краме звычайная для такіх месцаў: цішыня, якая зрэдку перарываецца шлохам стонак і крокамі пакупнікоў. Уся літаратура, якую ў звычайных аддзелах, размеркавана па паліцах. «Мастацкая літаратура» (асобна — беларуская), «Навуковая літаратура» (рай для студэнтаў, асабіста я знайшоў

іх у твар. Гэта ўжо людзі дарослыя.

— А як увозіце праходзіць працэс продажу кнігі крамай і разліку з тым, хто яе прынес?

— 30% ад кошту кнігі, пра які мы дамаўляемся з прадаўцом, — камісія. Аднак разлік мы можам правесці толькі тады, калі кніга ўжо прададзена. Кошт зараз моцна залежыць ад аўтара: класікі і запатрабаваныя аўтары каштуюць, зразумела, даражэй.

— Вы прымаеце абсалютна ўсе кнігі ці перавага аддаеце, напрыклад, мастацкай літаратуры?

— У нас вельмі шырокі асартымент. На паліцах у зале вы знойдзеце вельмі розныя выданні — ад кулінарных кніг і даведнікаў да класічнай мастацкай літаратуры. Таму нельга сказаць, што мы аддаём перавагу пэўным выданням. Аднак звычайна мы прапануем людзям загадаць спіс літаратуры, якую яны могуць прынесці. У гэтым спісе мы адзначаем найбольш запатрабаванае, а ўжо потым атрымліваем кнігі.

Ужо на выхадзе з крамы знаёмімся з адным з пакупнікоў, Аляксеем:

— Я студэнт-тэатразнавец, вучуся ў БНТУ. Жыву непадалёку, таму часта бываю ў гэтай краме. Звычайна шукаю што-небудзь з мастацкай літаратуры для сябе, аднак, бывае, трапляюцца і падручнікі па маім прадметах. Тады, не сумняваючыся, забіраю, бо не заўжды ў бібліятэцы ўніверсітэта можна своечасова атрымаць патрэбную кнігу. Цяні тут сапраўды смешныя — чаму б не? Сёння вось набыў ажно тры кніжкі — будзе чым заняцца ў бліжэйшы час.

Папулярынасць менавіта нашага аддзела, па маім назіраннях, расце.

Прыходзіць вельмі шмат моладзі.

Ёсць таксама пастаянныя кліенты — прадаўцы ўжо ведаюць іх у твар.

Стаўленне да букіністычных крам у грамадстве — вельмі неадназначнае. Нехта называе іх кніжнічымі «сканд-хэндамі», дзе за капейкі можна набыць творы сусветных класікаў. На нашу думку, кніга не павіна пільцавацца ў чалавека, якому яна не патрэбна. Гэта сцявяджаюць і прыхільнікі ідэй буккросінгу, які абмяняюцца прачытанай літаратурай бясплатна. Усё ж такі, як здаўна кажуць, кніга — найвялікшая крыніца ведаў. Але крыніца гэтая брыць толькі тады, калі кнігу чытаюць. Букіністычныя крамы даюць старым крыніцам новае жыццё. Гэтым, а таксама нізкім коштам, яны і вабяць сваіх пакупнікоў. Такіх, як Аляксей, які (здаецца, вельмі задаволены) вяртаецца дадому з клупкам новых «старых» кніг.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ.
Фота Настассі ХРАЛОВІЧ



ЭЛЕКТРОННЫЯ КНІГІ, сайты са шматлікай літаратурай, смартфонны, з дапамогай якіх любімыя творы заўжды знаходзяцца ў кішэні ўладальніка... У пачатку трэцяга тысячагоддзя зусім не абавязкова спілваюць дрэва, каб потым друкаваць тэкст на паперы. Традыцыйныя кніжныя крамы не мірацца з новымі тэндэнцыямі і «адстойваюць» розныя варыянты набыцця патрэбнай літаратуры на паперы. Адзін з іх — букіністычныя аддзелы і крамы. Мы наведліся ў такі аддзел сталічнага Дома кнігі «Веды», што на вуліцы Карла Маркса, каб даведацца, ці карыстаецца попытам букіністычная літаратура сёння. І ўвогуле — наколькі запатрабаваныя (і ў каго) такія аддзелы?

Мы прыйшлі сюды ў суботу — напэўна, не самы «рыбны» дзень для кніжных крам. Аднак пакупнікоў хапала. Асабліва многа іх было якраз у аддзеле букіністыкі. Хто з'яўляецца тут асноўнай аўдыторыяй, скажаце адназначна было немагчыма: паміж кніжных радоў павольна праходжаюцца як маладзёны (верагодна, студэнты ці школьнікі), так і людзі даволі сталага ўзросту. Апошнія, здаецца, робяць гэта больш павольна і пераборліва.

Знаёмімся з загадчыцай аддзела, Святланай ЛІТВЕНКА і яе падначаленымі. Хаця сапраўднай «іерархіі» тут, здаецца, няма: пачынаюць робяць імправізаваную экскурсію, жанчыны хутка і ўмепа падмаюцца адна адну. Прасім паказаць што-не

Усё ж такі, як здаўна кажуць, кніга — найвялікшая крыніца ведаў. Але крыніца гэтая брыць толькі тады, калі кнігу чытаюць. Букіністычныя крамы даюць старым крыніцам новае жыццё.

сабе некалькі рэдкіх універсітэцкіх падручнікаў па вельмі прывабным кошце — 10 тысяч рублёў). «Даведнікі» і г.д. Адрозненне толькі ў тым, што нікага алфавітнага парадку тут няма. Калі прыйшоў па кнігу канкрэтнага аўтара — прыйдзеца шукаць. У крайнім выпадку, прадаўцы заўжды дапамогуць зарыентавацца і скажуць дакладна, ці ёсць такая кніга ў аддзеле. Сапраўды, тут працуюць людзі з феноменальнай пам'яццю!

Кошт кнігі залежыць ад стану і года выдання. Звычайна, чым кніга старэй, тым менш яна каштуе. Вядома, гэта не датычыцца апісаных вышэй антыкварыятаў і рэдкіх выданняў і аўтараў. Сярэдні кошт адной кнігі тут знаходзіцца нідзе паміж 10 і 20 тысячамі рублёў. Новая кніга ў ідэальным становішчы будзе каштаваць прыкладна столькі ж, колькі і ў звычайнай краме. Ёсць тут і шматтомнікі, і зборы твораў. Каштуюць яны суданосна: тры тамы будзе каштаваць прыкладна як тры простыя кнігі.

— Аддзел букіністыкі зараз можна знайсці амаль у любой кніжнай краме, — расказвае Святлана Літвенка. — Асабліва папулярнасцю карыстаюцца тры з іх: гэта наш аддзел, які працуе ўжо амаль 20 гадоў, спецыялізаваны букіністычны магазін «Вянок», што ў Траецкім прадмесці, і «Букініст №2» на праспекце Незалежнасці насупраць ЦУМа. Папулярнасць менавіта нашага аддзела, па маім назіраннях, расце. Прыходзіць вельмі шмат моладзі. Ёсць таксама пастаянныя кліенты — прадаўцы ўжо ведаюць

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта республиканской собственности (далее – аукцион) 21 ноября 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Организатор аукциона: Минский городской территориальный фонд государственного имущества, г. Минск, пр. Независимости, д. 8, каб. 227, конт. тел. (8017) 200 20 89.

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:		3 311 349 072
1	Наименование и местонахождение предмета аукциона	Изолированное помещение по ул. Могилевской, 8, корп. 4, пом. 89 в г. Минске и имущество (система тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, кабельная линия связи (телефонная сеть)), являющиеся неотделимым улучшением подлежащего продаже изолированного помещения
2	Сведения о предмете аукциона	Отчуждаемое имущество состоит из изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-7080/14184 и неотделимых улучшений к нему. Имущество расположено в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Могилевской, 8, корп. 4, пом. 89. Изолированное помещение: код постройки – 2003; общая площадь – 1 478 кв.м, представляет собой встроенно-пристроенную автостоянку на 46 машино-мест; стены наружные и внутренние кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные. Инженерные коммуникации – водопровод (стальные трубы), канализация (чугунные трубы), электроосвещение, теплоснабжение (центральное, радиаторы чугунные), горячее водоснабжение (стальные трубы), вентиляция (приточно-вытяжная) – в удовлетворительном состоянии. Неотделимые улучшения: Система тревожной сигнализации установлена в 2008 году. Система видеонаблюдения установлена в 2007 году и состоит из клавиатуры YSK-02D, платы Video Server 16-25/1, аккумулятора 7Ah (2 шт.), блока БП-20 (2 шт.), автоматического выключателя (2 шт.), ПЗВМ WinNet Pro, блока APC 650E, телекамеры MTV-53X10HP (5 шт.), видеорекодер YSS1523, термощюка K 15/5, крошечника (5 шт.). Кабельная линия связи (телефонная сеть) установлена в 2007 году и состоит из телефонного кабеля ТППаПЗ 10х2х0,5 – 100м
3	Начальная цена предмета аукциона (белорусских рублей)	3 311 349 072
4	Сумма задатка (белорусских рублей) и реквизиты расчетного счета	165 000 000 белорусских рублей вносятся на р/с 3642900000870 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 153001795, УНП 100048181 Минского городского территориального фонда государственного имущества, назначение платежа – задаток для участия в аукционе
5	Продавец предмета аукциона	Национальный банк Республики Беларусь, 220008, г. Минск, просп. Независимости, 20 конт. тел.: (017) 219 23 63, 219 22 38, 227 64 31
6	Условия аукциона	Сохранение назначения недвижимого имущества (автостоянки) и предоставление преимущественного права пользования автостоянкой жильцам дома, в котором она расположена, а также покупки данного объекта либо изолированных помещений в случае раздела автостоянки в установленном порядке

Порядок проведения аукциона определен Инструкцией о порядке организации и проведения торгов по продаже некоторых объектов республиканской собственности, утвержденной постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 30.03.2009 № 36.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты его проведения.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 8, каб. 227 по рабочим дням с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 19 ноября 2012 года.

Победитель аукциона в сроки, указанные в протоколе о результатах аукциона, обязан возместить Организатору

аукциона затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона при заключительной регистрации под роспись.

Договор купли-продажи между Продавцом и Покупателем заключается в течение 10-ти рабочих дней с даты проведения аукциона.

Осмотр предмета аукциона участниками производится Продавцом по предварительному согласованию с ответственными лицами – Селиванчик А.М., Луферова А.В. по тел. 219 22 38.

г. ВИТЕБСК 05.11.2012

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СО СНИЖЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ НА 50 ПРОЦЕНТОВ

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
4.	Неиспользуемое здание отделения связи, расположенное по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, Стодольский с/с, д. Канаши, ул. Почтовая, 4.	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 201С-10073 (здание специализированное связи) с двумя сепарными дощатыми, сараем и уборной дощатыми, одноэтажное щитовое, облицованное силикатным кирпичом, общей площадью 62,9 кв.м, 1976 г. постройки, фундамент бетонный, перекрытия дощатые, крыша – шиферная, отопление печное. Земельный участок: кадастровым номером 221880409201000042, площадью 0,0176 га для размещения объектов связи, сроком аренды 99 лет.	27 886 236	5 577 240
5.	Неиспользуемое здание отделения связи, расположенное по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, Стайский с/с, д. Завельяево, пер. Солнечный, 25.	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 230С-7549 (здание специализированное связи) с сараем, бревенчатое, облицованное кирпичом, 1976 г. постройки, общей площадью 67,6 кв.м, фундамент бугтовый, перекрытия деревянные, крыша шиферная, отопление печное. Земельный участок: кадастровым номером 222783603101000001, площадью 0,1055 га, для размещения объектов связи, сроком аренды 50 лет.	12 441 013	2 488 200
6.	Неиспользуемое здание связи, расположенное по адресу: Витебская область, Россонский р-н, Альбрехтовский с/с, д. Двориче, пер. Солнечный, д. 3А.	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 253С-493428 (здание специализированное связи) с пристройкой, одноэтажное кирпичное, общей площадью 51 кв.м, 1975 г. постройки, фундамент бетонный, перекрытия деревянные, крыша – шиферная. Земельный участок: кадастровым номером 224280702601000002, площадью 0,0141 га, для обслуживания строений и сооружений Россонского районного узла почтовой связи, сроком аренды 50 лет.	16 778 164	3 355 630

1. ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскблимуществво», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон/факс в г. Витебск: (0212) 476096, сайты www.gib.gov.by, www.fondgosim.vitebsk.by, e-mail: vofond@tut.by

2. Аукцион состоится 5 ноября 2012 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскблимуществво» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, последний день приема документов 02.11.2012 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 05.11.2012 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

4. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 364290027026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369. Получатель – фонд «Витебскблимуществво», УНП 300002495.

5. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: под-

писать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельных участков и государственной регистрации в отношении этих земельных участков; не позднее 12 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона подписать договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельных участков.

6. В соответствии с частью третьей пункта 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 земельный участок предоставляется в аренду покупателю имущества без проведения аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды.

7. Подробная информация об условиях участия в аукционе и условиях продажи предметов аукциона опубликована ранее в газете «Звязда» от 17.05.2012 № 92 (27207), от 25.08.2012 № 164 (27279).

■ Криминал, здарэнні

НЕБЯСПЕЧНАЕ ПОЛЕ

Пабліз вёскі Бондары Віцебскага раёна на поле падчас сельскагаспадарчых работ знайшлі вялікі арсенал боепрыпасу.

Сапёры, калі прыехалі да месца знаходкі, дасталі з зямлі 24 артылерыйскія снарады, 15 мінамётных мін, 18 гранат і 67 узрывальнікаў. Небяспечныя знаходкі часоў Вялікай Айчыннай вайны аб'ектаў кожнай групай размініраваныя.

Аляксандр ПУШКАНСКІ.

ВАЙСКОЎЦЫ-БРАКАНЬЕРЫ

На возеры Клісчаче ў Рагачоўскім раёне работнікі Жлобінскай міжрайспецыяі затрымалі чавырных вайскоўцаў са Слуцка і вучня сярэдняй школы з таго ж горада. Яны здабывалі рыбу забароненымі прыладамі — стаўнымі сеткамі.

У венавых канфіскаваны дзве гумавыя лодкі, шэсць сетак агульнай даўжыні 515 метраў. А таксама ўлоў — 443 асобныя розных відаў рыбы — вагой 68 кілаграмаў. Незаконная здабыча рыбы пацягнула нанясенне шкоды ў асабліва буйным памеры — на 22,9 мільёна рублёў (229 базавых велічынь). Акрамя таго, зараз вырашаецца пытанне крмінальнай адказнасці затрыманых.

ТРАКТАР ЗАГАРЭЎСЯ ў ПОЛІ

Такі выпадак адбыўся побліз вёскі Акцябр Жлобінскага раёна. Да выратавання зварнуўся сам трактарыст.

Загарэўся трактар К-701 1989 года выпуску, на якім пераворвалі тарыянае поле. У выніку пажару быў пашкоджаны матарны адрсек, кабіна і два пярэдняе колы. Ніхто не пацярпеў.

ДАСТАЛІ З ЛЮЛЬКІ

У сталіцы работнікі МНС выратавалі двух рабочых з будаўнічай лопляі, якая абвалася. Яны захрасла на вышыні 4-5 паверхаў. Здарэнне адбылося па вуліцы Д. Сердзіча бліжэй да абеда. Пра яго выратавальнікам паведаміў жыхлыц дома, які і тынкавалі два фасадчыкі ТАА «Мінскрэмбу» — мужчыны 1970 і 1994 гадоў нараджэння. Падчас названых работ у электрычнай будаўнічай лопляі абарваўся трос.

Сяргей РАСОЛКА

У суд Столінскага раёна Брэсцкай вобласці паступіла заява аб прызнанні без вастак адсутнай ФЕДАРОВІЧ Раісы Герасімаўны, 03.06.1993 г.н., ураджэнкі Давід-Гарадок Столінскага раёна, зарэгістраванай ў г. Давід-Гарадок, вул. 17 Верасня, 60 Столінскага раёна, беспароўнай, якая ў 2006 годзе выехала за межы Рэспублікі Беларусь і з таго часу пра яе месцазнаходжанне няма звестак. Просім усіх грамадзян і крыводных асоб, якія маюць звесткі пра гэтую грамадзянку, паведаміць іх суду Столінскага раёна Брэсцкай вобласці на працягу двух месяцаў з дня публікацыі.

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении повторного аукциона по продаже в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов

1. Дата, время, место проведения аукциона: 9 ноября 2012 года в 10.00 в здании Великодольского сельского Дома культуры, ул. Лесная, 2а.	Участок № 1: д. Замосье, 1А, Великодольского сельсовета Ушацкого района	Участок № 2: д. Замосье, 1Б, Великодольского сельсовета Ушацкого района
2. Адрес участка	0,1497 га	0,1617 га
3. Площадь участка	224980705601000034	224980705601000033
4. Кадастровый номер	15 000 000 рублей	15 000 000 рублей
5. Начальная цена	1 500 000 рублей	1 500 000 рублей
6. Шаг аукциона		

7. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов: Ушацкий район, аг. Великие Дольцы, ул. Центральная, 16, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 06.10.2012 по 06.11.2012 включительно.

8. Размер задатка — 750000 рублей, вносится на расчетный счет: Великодольский сельский исполнительный комитет 3641328011094 в ф-ле № 216 ОАО «СБ «Беларусбанк» г. Полоцк, код 158081648, УНП 300007086, ОКПО 28677750.

9. Адрес и номер контактного телефона: Ушацкий район, аг. Великие Дольцы, ул. Центральная, 16, Великодольский сельсополк (8 02158) 23323, 23338, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Республиканское государственно-общественное объединение «Белорусское добровольное пожарное общество» 14.11.2012 г. проводит открытый аукцион по продаже ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ (многофункционального), площадью 662,1 кв.м, по адресу: Минский район, Колосидский с/с, 4-ый км МКАД, производственный корпус № 2, пом. 2.

Начальная цена недвижимого имущества с НДС 730 долларов США за 1 кв.м.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (017) 262 08 04, (017) 293 38 11.

УНП 100144393

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на 9-секционный 11-19-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, помещением товарищества собственников и подземной гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс – Блок А) по генплану № 1 объекта застройки «Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба» по пр. Дзержинского в г. Минске

Начало строительства – февраль 2008 года. Окончание строительства – 1-й квартал 2013 года.

Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла:

- государственную экспертизу (заключение РУП «Белгосспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 № 1979-07 с дополнениями к заключению от 30.12.2008 № 3227-5/08; от 04.06.2010 № 399-15/10; от 03.01.2011 № 1781-15/10; от 28.03.2011 № 208-15/11);
- государственную экологическую экспертизу (заключение № 158 от 11.06.2007).

Инспекцией департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску выдано разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-015/08 от 31.03.2011 г.

Застройщику на праве временного пользования на период строительства выделены земельные участки общей площадью 10,8623 га решениями Минского горисполкома от 15 ноября 2007 года № 2679, от 03.03.2011 № 516. Собственником земельных участков является Республика Беларусь, Свидетельства (удостоверения) № 500/141-3252 от 10.01.2008, № 500/141-3247 от 10.01.2008, № 500/141-3248 от 10.01.2008, № 500/141-3251 от 10.01.2008, № 500/141-3250 от 10.01.2008, № 500/1028-2025 от 11.05.2010 выданы Республиканским унитарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет проводиться поэтапно.

Для физических и юридических лиц предлагаются на 1-ом этаже к заключению договоров 1 нежилое помещение:

- помещение № 8 – общей площадью 197,14 м²;
- к заключению договоров долевого строительства предлагаются творческие мастерские (3 жилых помещения) общей площадью 36,4 – 37,7 м².

Для физических лиц предлагаются к заключению договоров создания объекта долевого строительства (подземной автостоянки) 50 (пятьдесят) машино-мест (50 долей из 135 в праве собственности на подземную автостоянку).

Стоимость за одно машино-мест (1/135 доли в праве собственности на подземную автостоянку) на дату публи-

